

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторэ

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзён тэлефон № 10-74, 2) Скартар рэдакцыі—ад 12 да 2-ае гадзіны дзён, тэлефон № 6-19, 3) Начны рэдактар (аруарыя) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Міраўн. Г. Канторэя Кантора абвестак падпісн.) тэл. № 781.

Серада, 10 кастрычніка 1928 г.

№ 234 (3041)

Конт асобага нумару усгоды 5 кал.

Год выданьня дванаццаты.

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 год—90 к.; на 3 м—2 р. 60 к.; на 6 м—5 р.; на 1 год—8 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За рэдакцыю (папэра тэст) — 60 кал. Іншагароднія — 1 р. Пасрод тэсты ў два разы даражэй. Пры шматразовым друкаваньні—сціпа на згодзе.

Падпісва і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы гат. «Звезда» — Г. Менск, Савецкая, 63, (трані папэры) ад 9 гадз. раніцы да 3-ае гадз. дзён. У агульных гарадах — у адд. Бел. Дарж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

Да ўсебеларускага зьезду калгасаў

Вёска ўспрыняла лёзунг партыі: «Уперад да буйной калектыўнай гаспадаркі». Шырокія колы беднаты і частка сярэдняцтва ўявілі неабходнасьць калектыўнага вядзеньня гаспадаркі.

Калектыўны рух павінен прыцягнуць да сябе шырокую ўвагу ўсіх партыйных, савецкіх і нааперацыйных арганізацый. Гэтага патрабуе неабходнасьць выкананьня пастаноў 15-га зьезду УсеКП(б), гэтага патрабуюць тыя зьявішчы, якія наглядваюцца ў разьвіцьці калектыўнага будаўніцтва. Вось чаму зьезд калгасаў, які сёньня адчыняецца, набывае асаблівае значэньне.

Шпаркі рост калектыўных гаспадарак (павялічэньне ліку намун на 40 проц., сельска-гаспадарчых арцеляў на 100 проц. і таварыстваў па супольнай апрацоўцы зямлі на 103 проц.) ставіць перад зьездам, як галоўную задачу, падагульнэньне вопыту работы, вучот усіх стануўчых і адмоўных бакоў гэтага росту.

Рост новых калгасаў у значнай меры праходзіць стыхійна, без выстарчальнага арганізацыйнага іх абхоту. Стыхійнасьць росту калгасаў захоўвае ў сабе небясьпеку, якую трэба папярэдзіць добра пастаўленым арганізацыйным абслугоўваньнем іх. Зьезд павінен сказаць, з якога боку павіна быць узмоцнена работа па арганізацыйным абслугоўваньні калгасаў, у якіх канкрэтныя формы яна павіна выліцца як з боку арганізацыйнага, так і асабліва з боку сельска-гаспадарчай нааперацыі.

Вялікім недахопам у працы нашай арганізацыі і земляўпарадкавацеляў зьяўляецца адсутнасьць арганізацыйных і вытворчых плянаў у калектыўных гаспадарках і затрыманьне ў правядзеньні земляўпарадкаваньня (больш 36 проц. калгасаў яшчэ не земляўпарадкаваны). Без земляўпарадкаваньня нема сапраўднага арганізацыйнага афармленьня калгасаў. Гэта трэба адзначыць, земляўпарадкаваньне трэба зрабіць адной з першачарговых задач, якія завяршаюць арганізацыю калгасаў.

Пад земляўпарадкаваньнем трэба разумець ня толькі ўстаноўку межэй, а і разьбіўку палёў на сьвазвароты.

У зьвязку з ростам актыўнасьці кулацтва асаблівае значэньне набывае нагляд за рэгуляваньнем сацыяльнага складу членаў калгасаў. Трэба мець на ўвазе, што кулак не абмяжоўваецца адной толькі агітацыйнай супроць мерапрыемстваў па калектыўнасьці сялянскіх гаспадарак, — ён робіць спробы пралезьці ў калектыў, каб сарваць справу калектыўнасьці, сьмяпрамставаць яе ў вачох сялянскіх мас. Таму неабходна рашуча весты бацьку па выяўленьні ілжэ-калектыўнасьці і павялічэньні ілжэ-калектыўнасьці.

Савецкі Саюз у журбе па бясчаснай страце рэвалюцыянэра, барацьбіта і будаўніка тав. Ів. Ів. Скварцова-Сьцяпанавы

Ад ЦВК СССР

Прэзыдыум Цэнтральнага Выканавчага Камітэту Саюзу ССР з глыбокім жалем паведамляе аб сьмерці члена ЦВК СССР Івана Іванавіча Скварцова-Сьцяпанавы, якая адарылася 8-га кастрычніка ў Сочы.

Ад ЦК УсеКП(б)

Наша партыя панесла новую цяжкую страту. Памёр член ЦК, старэйшы і адданейшы член нашай партыі тав. І. І. Скварцоў-Сьцяпанаву. Уступіўшы на шлях рэвалюцыйнага барацьбы яшчэ ў самым пачатку 90-х гадоў мінулага стагодзьдзя, тав. Скварцоў-Сьцяпанаву з узынікненьнем большавізму базупына стаіць у яго радок. Шлях, які прайшоў тав. Скварцоў-Сьцяпанаву, — гэта слаўны шлях рэвалюцыянэра-большавіка ў царскай Расіі — шлях непарунай барацьбы ва ўмовах рэпрэсій, арыштаў, ссылак і г. д. Тав. Скварцоў-Сьцяпанаву вядомы нашай партыі сваімі пераходамі «Капітала» Карла Маркса, а таксама радам буйнейшых навуковых марксысцкіх прац. У апошні перыяд сваёй дзейнасьці Скварцоў-Сьцяпанаву кіраваў інстытутам імя Леніна і рэдагаваў «Известия ЦК СССР і ВЦИК».

УсеКП(б) заклікае ўсіх членаў партыі яшчэ цяжэй згуртаваць свае рады і панесеную партыяй страту папоўніць энэргійнай работай у інтарсах партыі і будаўніцтва сацыялізму. МК УсеКП(б) звярнуўся да ўсіх членаў арганізацыі ў адозвай у сувязі са сьмерцю тав. Сьцяпанавы-Скварцова. Аналігічную адозву выпусьціў УсеЛКМ.

Тав. Сталін

аб сьмерці Скварцова-Сьцяпанавы піша: — Сьмерць вырвала з нашых радоў стойкага і цьвёрдага ланіца, члена ЦК нашай партыі тав. Скварцова-Сьцяпанавы. Дзесяці год змагаліся тав. Скварцоў-Сьцяпанаву ў нашых радок і перацярпеў усе пакуты жыцьця прафэсійнага рэвалюцыянэра. Многія тысячы таварышоў ведаюць яго, як аднаго з старэйшых і папулярнейшых літаратараў-марксысцкіх. Ведаюць яго і як актыўна-

Тав. Калінін

піша: «Страта Івана Іванавіча Скварцова-Сьцяпанавы вельмі жорстка страта як для савецкае дзяржавы, так і для партыі. Такіх людзей, як Іван Іванавіч, можна пералічыць на пальцах і таму яго сьмерць асабліва цяжкая. Усё настойлівай паўстае думка, што мы яшчэ вельмі слаба беражам сваіх самых каштоўных працаўнікоў. Не гаворачы ўжо аб Леніне, у такі кароткі тэрмін страціць Фрунзэ, Дзяржынскага, Скварцова-Сьцяпанавы і рад іншых таварышоў, замяніць якіх вельмі цяжка — гэта дзякі сьмерці. З яго сьмерцю мы трацім ня толькі самага адукаванага большавіка-марксыста, але і таварыша з вялізарнейшым партыйным дасьведчаньнем. Іван Іванавіч Скварцоў-Сьцяпанаву пражыў дасканалае рэвалюцыйнае жыцьцё, папоўненае не парушным аптымізмам з пачатку да канца, праведзенае ў блузупынавай барацьбе за перамогу камунізму».

Тав. Энуідзе

піша: — Імя І. І. Скварцова-Сьцяпанавы добра і шырока вядома ня толькі старым большавікам, сярод якіх ён карыстаўся ўсеагульнай любоўю, але і ўсёй чытаючай і мыслячай частцы нашае рабочае клясы. Ён быў чале. Яны павінны скарыстаць усё, што ён пакінуў, і перадаць яго, каб

партыі. Наша вялікая партыя, як гіганцкае дрэва сярод бурь, губляе лісьце, але яно стаіць непарушна, расьце, пашыраецца і стварае закол Энуідзе.

Скартар УсеЦСПС

піша: — Сьмерць І. І. Скварцова-Сьцяпанавы вырвала з радоў УсеКП(б) аднаго з старэйшых і каштоўнейшых працаўнікоў. На працягу ўсёй гісторыі УсеКП(б), на працягу ўсёй гісторыі СССР, работа Скварцова-Сьцяпанавы служыла справе ўзмацненьня рабочае клясы ў барацьбе і будаўніцтва. Сваімі эканамічнымі працамі тав. Скварцоў-Сьцяпанаву дапамагалі таварыствам у збройным пралетарыату Расіі для клясавых

сябе стройны, малады, моцны лес працаўнікоў і дзячоў сацыялістычнага жыцьця.

Выканбюро Прафінтэрну

выказвае пралетарыату СССР сваё спачуваньне з поваду страты такога стойкага і бязмежна адданнага справе пралетарскай рэвалюцыі, такога тав. Скварцоў-Сьцяпанаву.

Прэзыдыум Камакадэміі

піша: — У асабе т. І. І. Скварцова-Сьцяпанавы, мы страцілі ня толькі аднаго з самых старых большавікоў, у працягу дзесяцігодзьдзяў працаваўнага ў радок нашай партыі, ня толькі буйнейшага палітычнага дзеяча, але і вучонага, які злучаў у сябе веды рознастайных галін навукі. Ні да каго іншага, як да Скварцова-

Прэзыдыум ВСНГ

СССР звярнуўся да самі влюбжыча і выказаў спачуваньне. «Робіцца радзейшымі рады большавікоў, — гаворыцца ў адозьве. Гэта асабліва цяжка ў сучасны перыяд нявы-

ЗАМЕСТ ВЯНКА НА МАГІЛУ

МАСКВА, 9. Замест вянка на магілу Скварцова-Сьцяпанавы ЦК УсеКП(б) уносіць у фонд імя памёршага таварыша 500 руб.

Да сьмерці т. Сьцяпанавы-Скварцова

Учора рэдактар Беларуска-Літвінскага праф. Пічэта паслаў у Маскву на імя рэдакцыі «Известия ЦК» опачувальную тэлеграму з прычыным сьмерці вядомага працаўніка марксысцкай навукі, рэдактара газеты «Известия ЦК» т. І. І. Сьцяпанавы-Скварцова. У Менску Учора з прычыны сьмерці т. Сьцяпанавы-Скварцова ўрадавымі, партыйнымі, нааперацыйнымі і культурнымі арганізацыямі былі вывешаны жалобныя сьцягі.

МАСКВА—ЦК УсеКП(б)

Менская арганізацыя КП(б)Б з вялікім жалем спаткала вестку аб нечаканай сьмерці аднаго з слаўнага большавікаў нагорты, аднаго з арганізатараў большавіцкай партыі т. Скварцова-Сьцяпанавы. Са сьмерцю Скварцова-Сьцяпанавы партыя і яе правадыр—ЦК УсеКП(б) панеслі цяжкую страту. Гэтая сьмерць асабліва балюча адчуваецца зараз, калі перад партыяй ёсьць цэлы рад труднасьцяў, патрэбна стабільная большавіцкая вытрыманнасьць, максымальнае напружаньне ўсіх сіл для перамогі перашкод, што стаяць на шляху сацыялістычнага будаўніцтва. Менская арганізацыя ведае, што ў асабе Скварцова-Сьцяпанавы партыя страціла аднаго з выдатнейшых, стойкіх, адданых барацьбітоў за справу рабочае клясы і яе сацыялістычнае будаўніцтва і запэўнівае ЦК УсеКП(б), што отрата Скварцова-Сьцяпанавы яшчэ мацней згуртуе рады партыі вакол ЦК УсеКП(б) і рабочую клясу пралетарыату СССР.

ЦК КП(б)Б

Сьмерць бязьлітна вырвала з шэрагу нашай партыі яшчэ аднаго выдатнага большавіка, няўстаннага барацьбіта і працаздольнага работніка т. Сьцяпанавы-Скварцова. Менская арганізацыя ведае Сьцяпанавы-Скварцова, ян няопытнага барацьбіта з ўсялякімі іхотаньнямі і дробна-буржуазнымі, варожымі ўхіламі ў радок нашай партыі, які стаў на слаўным паству іраўніка УсеКП(б), няўстанна і цьвёрда праводзіў іду камунізму і сацыялістычнага будаўніцтва ў шырокіх працоўных масах. Няма больш у нашых радок Сьцяпанавы-Скварцова. Гэта патрабуе ад нас яшчэ мацней згуртавацца навакол ЦК КП(б)Б, яшчэ шчыльней згуртаваць рады нашай партыі і яшчэ мацней працаваць на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. МЕНСКІ АКРУГКОМ КП(б)Б

Клясавая барацьба на вёсцы кулацтва наглее

Замах на вясковых актывісцкіх

Выстралы ў селькора Ганчарова і члена сельсавету Казлова ВОРША. (Уласны кар.). У ноч з 1-га на 2-га кастрычніка ў вёсцы Зацяцэрні, Круглянскага раёну, трыма выстраламі з нагана быў зроблен замах на скартара Цяцэрнскага сельсавету—селькора газ. «Камуніст. Шлях» Ганчарова і члена сельсавету Казлова П.

Стралы былі зроблены каля самага вакна і дзьвярэй дому Ганчарова, дзе ён з Казловым займаўся службовымі справамі. У часе выстралу зроблен промах. Замах рабіўся, па маючыхся вестках, сынам злодзея Кісялёва і братам злодзея Шыбскага. Апошнія, дзякуючы выкрыцьцю Ганчарова і Казлова іх зладзейства, былі прыгавораны на 1 з пал. год зьявольнага кэжы і 2 гадам высяленьня з Беларусі.

На месца злачынства выехалі прадстаўнікі пракуратуры і крымінальнага вышуку.

Забойства грамадзяна працаўніка

БАБРУЙСК, 9. (Уласны кар.). Уначы на 9-га кастрычніка ў в. Дворышча, Парыцкага раёну, выстралам праз вакно забіты грамадзін працаўнік і скартар яч. КП(б)Б т. Палган Якім. Палган змагаўся з леспарубшчыкамі і выкрываў варожыя антысавецкія кулацкія махінацыі. Вядзецца судовае сьледства.

Крок на шляху да прызнаньня СССР

Тым часам—за неафіцыйны ўдзел савецкіх дэлегатаў ВАШЫНГТОН, 8. У дзяржаўным дэпартаманце значаюць, што ўрад Злучаных Штатаў не прычыць сумнае пэрыстыскае неафіцыйнае

шляхам праверкі складу і тарых, та і намага арганізаваных алектываў. Побач з гэтым, трэба зравесці ачытку калектываў ад чужацага элементу. Улучэнні намятам пралезці ў калгасы трэба даваць рашучы адпор. Зьезд на гэтым павінен заставіць увагу ўсіх працаўнікоў калгасаў.

Стаўлячы задачу пашырэння вытворчага кааперавання сямейных індыўідуальных гаспадарак, ні ў якім разе нельга забываць якасную пастаноўку гэтай работы. Без гэтага дырэктыва партыі аб тым, каб арганізацыя калгасаў ішла па лініі ператварэння прасцейшых аб'яднанняў у вышэйшыя формы калектывнай гаспадаркі—камуны, арцелі—ня будзе выканана. Пытанню пераводу прасцейшых відаў сельска-гаспадарчых аб'яднанняў у вышэйшыя формы калектываў зьезд павінен аддаць асаблівую ўвагу. Таксама зьезд павінен абавязваць неабходнасць і важнасць спецыялізацыі калгасаў.

Для арганізацыйнага і гаспадарчага абслугоўвання калгасаў патрэбны кадры спецыялістаў (калгаснікі і аграномаў). Неабходна паставіць як сьлед падрыхтоўку навучаньня гэтых кадраў. Трэба мець на ўвазе тое, што вучасцівыя аграномы часта ня ўмеюць складаць арганізацыйных і вытворчых плянаў для калектывных гаспадарак. Між тым падрыхтоўка арганізатараў буйнай калектывнай гаспадаркі і саўгасаў у нашых вузах і тэхнікумах (сельгаспадарчых) не пастаўлена. Трэба зьнішчыць гэты недахоп у нашых сельска-гаспадарчых навучальных установах.

Акрамя таго, павінны быць утвораны спецыяльныя курсы. Зьезд калгасаў павінен абавязваць гэтак пытаньне, намяціць шэраг практычных мерапрыемстваў, якім чынам у нашых умовах магчыма больш хутка падрыхтаваць з шэрагаў работнікаў калгасаў і арганізатараў калектывнай гаспадаркі і спецыялістаў (аграномаў).

Пасьпяховасьць разьвіцця калектывнага будаўніцтва залежыць у значнай меры і, раней за ўсё, ад таго, як змогуць калгасы ў бліжэйшы час павялічыць прыбытковасьць сваіх гаспадарак. Адсюль у справе падняцця ўраджайнасьці сельскай гаспадаркі калгасы павінны быць на

проблему ўраджайнасьці гаспадарак вырашыць у сваё кароткі час і тым палепшыць сваё эканамічнае становішча, якое да сучаснага моманту ў асобных выпадках ні чым не адрозьніваецца ад становішча сялянства. Такім чынам, пытаньне падняцця ўраджайнасьці павінна стаць у цэнтры ўвагі на працягу ўсіх работ зьезду.

У мэтах прыцягненьня сямейных мас у калгаснае будаўніцтва, неабходна работу калгасаў зрабіць здабыткам шырокіх бядняцкіх і сярэдніх мас сялянства. Мэтазгодна, каб прадстаўнікі калгасаў праз сходы і групы беднаты, праз пашырэнныя пленумы сельсаветаў знаёмілі беднату і сярэдніяцы з работай і жыцьцём калгасаў. Асаблівую ролю павінна адыграць аказаньне калгасамі матэрыяльна-гаспадарчай дапамогі беднаце.

Культурны ўзровень калектывных гаспадарак да сучаснага моманту надзвычайна нізкі, за малымі выключэньнямі ён нічым не адрозьніваецца ад культурнага ўзроўню ўсяго насельніцтва вёскі. Таму трэба дабіцца рашучага пералому ў рабоце па культурным абслугоўваньні калектывных гаспадарак, па паліпшэньні бытавых умоў у калгасах.

Налічча нялісьменнасьці сярод значнай колькасці членаў калгасаў, асабліва сярод жаночай часткі, слабая работа саміх калгасаў па зьнішчэньні гэтых зьявішч, усё гэта гаворыць за тое, што гэтай справе зьезд павінен удзяліць вялікую ўвагу.

Калгаснае будаўніцтва ў БССР, вынікі якому будзе падводзіць усебеларусні зьезд калгасаў, зьяўляецца толькі пачаткам масавай добраахвотнай пры дапамозе пралетарскай дзяржавы, перабудовы дробнай сямейнай гаспадаркі ў буйную калектывную.

Вось чаму пытаньні калектывізацыі вёскі, практычная работа ў гэтым напрамку павінны прыкоўваць увагу нашай партыі, рабочае клясы, грамадзасьці.

ЛЯУКОЎ.

Узнагароды ардэнамі Чырвонага Сьцягу і Працоўнага Чырвонага Сьцягу

Спатканьне „Красінцаў“ у Маскве



НА ЗДЫМКУ: ад'езд удзельнікаў экспэдыцыі «Красіна» в Анцабрэнага ванзала ў горад. У аўтамабілі: праф. Самайловіч, капітан «Красіна» Эгэ, лётнік Чухноўскі.

МАСКВА. 8-га кастрычніка ў Вялікім тэатры маскоўскай пралетарскай грамадзасьці ўшанавала герояў «Красіна» і «Малыгіна». Наладжанае Асаовіяхімам урачыстае пасяджэньне прыцягнула шмат дэлегацый ад маскоўскіх фабрык і заводаў, прадстаўнікоў лэчэк Асаовіяхіму, вучоных таварыстваў, партыйных і прафэсійных арганізацый.

Пасяджэньне адкрыў намесьнік старшыні Раўваенсавету СССР тав. Уншліхт, які прысьвяціў першае слова намёршаму тав. Скварцову-Сьцяпанаву і заклікаў ушанаваць уставаўнем памяць старога бальшавіка і рэвалюцыянера. Усе ўсталі. Аркестр выканаў жалобны марш.

Потым тав. Уншліхт у кароткай прамове падагуліў вынікі пяцігадовай дзейнасьці Асаовіяхіму і зазначыў, што дзякуючы арганізацыйнаму і падтрыманьню шырокай савецкай грамадзасьці удаўся паход нашых слаўных маракоў і лётнікаў.

Пасьля прамовы тав. Уншліхта ў склад прэзыдыуму абіраюцца, акрамя членаў прэзыдыуму Асаовіяхіму, кіраўнікі экспэдыцыі «Красіна» і «Малыгіна»—т. т. Самайловіч, Візэ, Чухноўскі, Бабушкін, Эгэ і інш. Зьяўленьне іх выклікае доўгія прывітаньні ў залі. Асабліва гарача аплядуць Самайловічу і Чухноўскаму.

Начальнік экспэдыцыі «Красіна» тав. Самайловіч выступіў в падрабязным дакладам аб 4-х месячным похадзе ледакола. Экспэдыцыя, — сказаў у заключэньне т. Самайловіч, — з вялікім жалем пакінула сумныя скалы зямлі Франца-Іосіфа, але голас розуму дыктаваў, як мага хутчэй вярнуцца да родных берагоў.

Потым сход з вялізарнай увагай выслушаў расказ Чухноўскага аб яго лётнай рабоце. Ён падкрэсьляў, што пасьпех экспэдыцыі удаўся, дзякуючы злучэньню работы ледакола з авіяцыйнай і радыё.

З прывітаньнямі ад імя ЦВК і СНК СССР выступіў тав. Калакольцаў. У адзнаку гераічных учынкаў абедзьвюх экспэдыцый, — сказаў тав. Калакольцаў, — прэзыдыум ЦВК СССР паставіў узнагародзіць ардэнам Працоўнага Чырвонага Сьцягу ледаколы «Красін» і «Малыгіна», кіраўнікоў і пасклад экспэдыцый, і ардэнам Чырвонага Сьцягу—лётні-

каў, якія ўдзельнічалі ў экспэдыцыі.

Пасьля прывітаньняў т. Уншліхт агалошвае паставу прэзыдыуму ЦВК СССР аб узнагародзе удзельнікаў экспэдыцыі. Ардэнамі Працоўнага Чырвонага Сьцягу узнагароджваюцца ледаколы «Красін» і «Малыгіна», начальнік экспэдыцыі «Красіна» тав. Самайловіч, начальнік экспэдыцыі «Малыгіна» тав. Візэ, памочнік начальніка экспэдыцыі «Красіна» тав. Орас, памочнікі начальніка экспэдыцыі «Малыгіна» т. т. Стралкоў і Лаўроў, капітан «Красіна» тав. Эгэ, капітан «Малыгіна» тав. Чарткоў, лётнік «Красіна» тав. Фядотаў і лётнік «Малыгіна» тав. Квяткоўскі.

Ардэнамі Чырвонага Сьцягу узнагароджваюцца лётны склад «Красіна»—Чухноўскі, Страўбэ, Аляксей і Шалагін і лётны склад «Малыгіна»—Бабушкін і Грошаў. Акрамя таго, па паставе прэзыдыуму ЦВК СССР некалькі чалавек з каманды «Красі-

на» і «Малыгіна» ўзнагароджваюцца граматамі ЦВК СССР. Пад гукі «Інтернацыяналу» і пры гучных авацыях прысутных членамі прэзыдыуму Асаовіяхіму СССР прышпільваюцца ардэны новым кавалерам Чырвонага і Працоўнага Чырвонага Сьцягу. Орден т. Чухноўскаму прышпіліў член Раўваенсавету СССР тав. Будзёнын, а капітану «Красіна» тав. Эгэ—член Раўваенсавету і начальнік ваенна-морскіх сіл РСЧА т. Муклевіч.

Пасьля перадачы ардэноў нам. нач. ваенна-паветраных сіл РСЧА тав. Аляксей ад імя ваенна-паветраных сіл Чырвонай арміі вітаў лётны склад экспэдыцыі з вышэйшай блявой узнагародай. Потым тав. Палуян перадаў ад імя таварыства выратаваньня на водах граматы і асобныя жэтоны т. т. Самайловічу, Эгэ, Чухноўскаму і старшыні суджому «Красіна» Філіпаву, а генэралі сакратар таварыства прыцяляў радыё тав. Мукомль перадаў салаты гадзіннік радыё-аматару каротка-хвалявіку Шмідту.

ВІІ

Перадвыбарчы тэрор

РЫГА, 7. Напярэдадні выбараў выбарчы тэрор доўгнуў апагію. Левыя рабочыя арыштоўвалі цэлымі партыямі. У засьценках ахрані іх катавалі. Арыштаваны дзеяч левых крыла рабочага руху Штрупман наотолькі пакалечаны катаваньнямі, што на допыт яго носіць на ногах. Паліцыя канфіскавала выданыя левых рабочых ішчэ ў друкарні. У Рыгу «У падмацаваньне рыскаму гарнізону» прыбылі некалькі атрадаў айсаргаў (муляцый арганізацыі «самаабароны»). У ваколіцах Рыгі былі канцэнтраваны атрады кавалерыі.

Левыя рабочыя атрымалі 9 мандатаў

РЫГА, 9. Выбары ў сойм скончыліся. На выбарах упарнаму быў высуныты сьпіс левых рабочых, які атрымаў 9 мандатаў. С.-д. замеот ранейшых 31 атрымалі 26 мандатаў, нацыянальны цэнтр (фашысцкая група Берга) захавала ранейшыя 3 мандаты.

Акт нелёяльнасьці аўстрыйскага ўраду

Выпад проці карэспандэнта „Известий“

ВЕНА, 8. Адрэс друку пры крапавым ўрадзе Ніжняй Аўстрыі блз усьпехі падстаў адмовіўся прадставіць карэспандэнту „Известий“ Горкіну дазваз на права свабоднага перасоўваньня на Вінер-Нойштадце. Такія дазволы выдаваліся ўсім прадстаўніком друку. На паўторныя запытаньні Горкіна афіцыйныя ўстановы ў Вене далі адказ, што ўсё насадаецца асобам, якія выдаюць такія дазволы, ліччы 6-га кастрычніка паслалі ў Вінер-Нойштадт. З прычыны гэтага, Горкін таксама паехаў у Вінер-Нойштадт, каб там перагаворыць з уаўчаваным краваго ўраду Ніжняй Аўстрыі. Па прыездзе Горкін зьвязаўся ў кавальніку краваго ўраду, але быў адасланы назад у Вену на аўтамабілі ў суправаджэньні паліцыйскага аэнта.

проті прысутнасьці неарфіцыйнага савецкага дэлегатаў на канфэрэнцыі грамадзянскай авіяцыі, якая адбываецца ў Вашынгтоне 12-га сьнежня. Дзяржава, з якімі ЦАЭШ наафрміла ваюць дыпматычныя зносіны, запрашаны на гэту канфэрэнцыю ў афіцыйным парадку. Відэаочна, адрэс грамадзянскай авіяцыі пры міністэрстве гандлю выказаўся на карысьць неарфіцыйнага ўдзелу савецкай дэлегатаў. Канфэрэнцыя склікаецца ў аднаму 25-го зьездзя першага палету на самалёце, які быў зроблен амерыканскімі вымагодцамі бр. Райт. На канфэрэнцыі будучы аб'ярукоўцаца праблема камэрцыйнай авіяцыі.

У ЛІТВЕ

„Бяз вільні мы ня ведаем спакою“

КОЎНА, 8. У сувязі з 8-гадовай тадашняй загопу Вільні, камітэт па адначынны мэтаю жэлобна для апублікаваў дазвол над заагаўкам: „Бяз Вільні мы ня ведаем спакою“. 9-га кастрычніка—дзень загопу Вільні паставіўлена адначынны ў гэтым годзе не жэлобай, а мерамі, якія ўзмацняюць рашучасьць літоўцаў дабівацца вызваленьня сталіцы сваёй дзяржавы. З гэтай мэтай акрамя набажэнтстваў наладжваюцца і стая, мітынгі, лекцыі, спектаклі і канцэрты аднаведнага зьместу.

Выезд Дукантоса ў Англію

Міністр абароны Дукантос выехаў Коўні ў Францыю і Англію. Афіцыйна нял мэта падарожжа—авіямадэль авіяцый і партовымі справамі.

Прадліся фашыстам

Хадзці сямейскі саюз „Укіліку Сяліга“ канчаткова паставіў перайсьці на старану ўраду ўзмае ва субсыдыю на пакрыцьцё даўгоў саюзу ў суме каля 300.000 руб.

Арышт за канфлікт з памешчыцаю

Удзельніца мейтану Даўліны, Ашмянскага павету выклікала землярэару і пачала самавольна дмаціць лес, які належэў мабтку супольна з субсыдыю вёскаю. Сялянэ не далі працаваць землярэарам і зьнішчылі пастаўленыя нацы. Выклікавая паліцыя арыштавала 6 чалавек.

Забастовачная хваля ў Эўропе



На глядзючы на прадзеяньні рэфармісцкай канфэдэрацыі працы, забастоўка тэкстыльшчыкаў ахапіла ўсе тэкстыльныя раёны Паўночнай Францыі.

НА ЗДЫМКУ: група баютоўчых рабочых тэкстыльшчыкаў отайць на вуліцу ў Г. Арманьёра, тут-жа мандаркі патруль.

Звыш 100 тысяч тэкстыльшчыкаў бастуюць у Польшчы

ВАРШАВА, 8. Да забастоўкі ў Лодзі далучыліся тэкстыльшчыкі Тамашова і Петракова. Бастуюць у Паведроце, Паб'яніцы, Руда Паб'яніцка, Здунскай Воля, Белхатаве, Згэржы. Ніводная фабрыка ва ўсіх гэтых гарадох не прадуе. Агульны лік бастуючых перавысіў 100.000 чалавек. У суботу ў Лодзі паліцыя расьсеяла мітынг, на якім выступіў камуністычны дэпутат—рабочы тэкстыльшчык Росяк, абраны ў сойм ад лодзінскіх рабочых. Пры разгоне дэманстрацыі некалькі сот рабочых атрымалі шабельныя ўдары. У Згэржы, у той-жа дзень адбылася сутычка паміж бастуючымі і паліцыяй. Забастоўшчыкі не дапусьцілі да працы штрэйкбрэхэраў. Калі паліцыя пачала цясьніць рабочых, яны пачалі кідаць у паліцэйскіх цэгламі в суседняй пабудовы. Паранены тры паліцэйскія. Некалькі сот рабочых атрымалі шабельныя і штыхавыя раньы. Пасьля гэтага частка рабочых в штрэйкбрэхэрскай фабрыцы кінула праду і фабрыка сшынілася.

У нядзелю ў Лодзі было зроблена некалькі спроб арганізаваць дэманстрацыю, але паліцыя кожны раз расьсейвала дэманстрантаў. Дэпутату Росяку ўдалося наладзіць некалькі лятучых мітынгаў, якія паліцыя кожны раз разганяла. Сход дэлегатаў тэкстыльных фабрык паставіў у апраць рабочых вартаўнікоў, што падтрымліваюць фабрыкі ў парадку, калі да 9 кастрычніка перагаворы в прадпрыемствах ў Варшаве не дадуць ніякіх вынікаў. Перагаворы гэтыя адбыліся сёньня. Паводле неправераных вестак фабрыканты згодны ўстанавіць мінімальную прыбаўку ў разьмеры в процантаў. З гэтым дэлегаты рабочых ад'яджаюць сёньня ў Лодзь.

Нарада ільсавых прафсаюзаў у Чэнстахове 6-га кастрычніка паставіла ад 8-га кастрычніка пачаць забастоўку ткачоў ва ўсёй Чэнстахоўскай акрузе.

ВАРШАВА, 8. Польскае тэлеграфнае агенцтва наведамляе: «Сёньня, пасьля сканчэньня перагавораў у міністэрстве працы паміж прадстаўнікамі фабрыкантаў і тэкстыльных рабочых Лодзі, а таксама прадстаўнікамі міністэрства аб спосабах ліквідацыі забастоўкі тэкстыльшчыкаў, міністр працы прыняў прадстаўнікоў абодвух бакоў і запрапанавалі ім ад імя ўраду ўладзіць канфлікт на падставе павялічэньня зароботнай платы на 5 проц. Прадстаўнікі прадпрыемцаў і рабочых перададуць гэтую прапанову ўраду сваім даварыцелям і дадуць адказ у бліжэйшыя дні».

Забастовачная хваля ў Эўропе



На падземнай чыгуныцы ў Берліне. НА ЗДЫМКУ: шкот бастуючых рабочых ільс Уваходу да месца працы.

Ворагам пралетарыяту ня ўдасца скарыстаць промахі асобных камуністых

МАСКВА, 7. Вылым сакратаром Гамбургскай арганізацыі Вітторфам была зроблена растрата партыйных грошай, за што ён ЦК нямецкай кампартыі быў выключан з партыі. Пры гэтым тав. Тельманам была зроблена памылка: ён не паветаміў заража ЦК партыі аб растраце, але не а-за жадаўня выгарадзіць Вітторфа, а таму, што імкнуўся ўжыць меры супроць Вітторфа такім чынам, каб ліквідацыя справы не магла быць выкарыстана буржуазіяй і с.-д. у барацьбе супроць нямецкай кампартыі і Камінтэрну. У сувязі з гэтым большасць ЦК нямецкай кампартыі дала сябе штурхнуць на фальшывы шлях літвынцў праўдзікам Тельмана ўнутры ЦК, якія парашылі выкарыстаць справу Тельмана ў сваіх фракцыйна-групавых інтарэсах.

ЦК нямецкай кампартыі зрабіў памылку, апублікаваўшы ў друку рэзалюцыю а асуджэннем тав. Тельмана ў цяжкіх для партыі палітычных абставінах у часе кампаніі супроць пабудовы браўняноса і барацьбы супроць с.-д., бяз вучоту адносін партыйных мас да такога

кроку і бяз папярэдняга азнамлення Камінтэрну з гэтай рэзалюцыяй. Гэта памылка дала магчымасць клясавым ворагам пралетарыяту а дапамогай бруднай кампаніі супроць Тельмана, нямецкай кампартыі і Камінтэрну падарваць кампанію камуністых супроць с.-д. у сувязі з пабудовай браўняноса.

Прымаючы пад увагу, што большасць ЦК нямецкай кампартыі ўжо прызнала сваю памылку, прэзідыум Выканкому Камінтэрну ў сваёй пастанове ад 8 кастрычніка канстатаваў гэтыя памылкі Тельмана і ЦК кампартыі, прапанаваў прыняць меры да ліквідацыі ўсіх фракцыйных груповак у нямецкай кампартыі, правесці некаторыя змены ў складзе палітбюро, сакратарыяту ЦК і рэдакцыі «Ротэ Фане». Прэзідыум Выканкому Камінтэрну канстатуе правільнасць палітычнай і арганізацыйнай лініі ЦК КПН на чале з Тельманам, выказавае поўнае палітычнае давер'е Тельману і пастанаўляе, што ён павінен выконваць усе функцыі, ускладзеныя на яго зьездам КПН і 6-м кангрэсам Камінтэрну.

СУР'ЁЗНАЯ ПЕРАСЬЦЯРОГА

МАСКВА. «Правда» піша: — Справа Вітторфа, былога сакратара Гамбургскай арганізацыі, які разраціў поўную суму партыйных грошай, была рэадта буржуазным і с.-д. друкам у вялікую палітычную справу супроць нямецкай кампартыі. Гэта было зроблена з мэтай падарваць аўтарытэт кампартыі і давер'е да яе з боку нямецкае рабочае клясы, з мэтай дыскредытаваць камуністычнай партыі і Камінтэрну ў цэлым, з мэтай сарваць тыя чарговыя палітычныя кампаніі, якія праводзіла наша нямецкая партыя. Былы сакратар Гамбургскай арганізацыі Вітторф зрабіў бруднае злачынства, аа якое кампартыя і Камінтэрн выкінулі яго з радыю партыі. Буржуазія і с.-д. ня ўдасца скарыстаць гэтага бруднага злачынства растраты з мэтай падарваць давер'е рабочае клясы да кампартыі Нямецкай. Але тав. Тельман, кіраўнік кампартыі, зрабіў сур'ёзную памылку, якая звязана з тым, што ён, даведаўшыся аб растраце, заража не паветаміў аб гэтым Цэнтральны Камітэт.

Ён кіраваўся пры гэтым меркаваньнем—ліквідаваць гэту справу ў такой форме, каб яна прынесла як мага менш шкоды для партыі. Гэту сур'ёзную памылку, зробленую тав. Тельманам, і канстатуе прэзідыум Выканкому Камінтэрну ў сваёй пастанове. Усім гэтым акалічнасьцям і скарысталіся буржуазія і с.-д. Трэ-

ба зусім адкрыта канстатаваць, што ў нямецкай кампартыі і ўнутры яе ЦК знайшліся элементы, якія пажадалі скарыстаць справу Вітторфа для вузкіх фракцыйных мэт, якія спрабавалі абярнуць яе ў «справу Тельмана».

Аднак, праз некалькі дзён ужо само кіраўніцтва нямецкай кампартыі выпраўляе дапушчаную памылку. Мы маем заяву ад 25 членаў ЦК удзельнікаў самае справы, якія выпраўляюць сваю памылку і падрабязна ўгрунтоўваюць сваю адмову ад прынятых раней рашэнняў. Мы маем далей пастанову акруговых камітэтаў рады буйных арганізацый, як Гамбургская, Дрэздэнская, Дюсэльдорфская і інш., якія адхіляюць першапачатковае рашэнне ЦК і зусім правільна ацэньваюць палітычны сэнс гэтае справы, як фракцыйны манеўр правых і іх прымірэнчаськіх саюзнікаў. Камінтэрн, дакладна ўлічыўшы ўсе гэтыя факты, вынісе сваю пастанову, якая, бясспрэчна, дапамагае нямецкай кампартыі ў самы кароткі тэрмін звышчыць цяперашнія сур'ёзныя затрудненьні. Брацкая нямецкая партыя павінна зрабіць усе палітычныя вывады з гэтае справы. Яна павінна даць адпор усім фракцыйным элементам, якія падмаюць галаву. Выпраўляючы дапушчаныя памылкі, яна павінна ўсе сілы партыі сканцэнтраваць на асноўных чарговых палітычных задатках

Па Савецкім Саюзе

ЮБІЛЕЙ Т. ТОМСКАГА

МАСКВА. Спюўніўся 10-гадовы юбілей т. Томскага на пасадзе старэйшага ўсеЦСЦС. Юбілярам атрымана шмат палінавалных тэлеграм з розных куткоў СССР.

ПАДРЫХОЎКА ПРАЦАЎНІ-

ПРАЦЭС КУБАНСКІХ СТУДЭНТАЎ-КОНТР-РЭВАЛЮЦЫЯНЭРАЎ

РАСТОЎ-ДОН. Працягваюцца допыт надсудных па справе контр-рэвалюцыйнай груп студэнтаў кубанскага с.-с.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Работа вясковых парт'ячэек па калектывізацыі (Бешанковіцкі раён, Віцебскае акругі)

Яшчэ ня ўсе партыйныя і камсамольскія ячэйкі арганізавалі сыстэматычную пастаноўку пытаньняў калгаснага руху на сходах беднаты, пленумах сельсаветаў і нават на сваіх сходах. Таму ў раёне ёсьць сельсаветы, у якіх няма ні калектывічных гаспадарак, ні машынных таварыстваў.

Аднак, ёсьць у раёне рад ячэек, якія шчытаннем калгаснага будаўніцтва займаліся і набылі ў гэтай справе значныя посьпехі.

Усяго ў раёне налічваецца 10 с.-г. арцеляў, 5 садава-агародных таварыстваў, 10 машынных і адно малочна-масларобчае, якія аб'яднаюць 84 двары з лікам 382 душ. 5 с.-г. арцеляў арганізаваны на сялянскай надзельнай зямлі, дзьве с.-г. арцелі ў былых маёйтках з далучэньнем сваіх надзелаў і тры на землях запасных фондаў.

Па сацыяльным стане ў с.-г. і садава-агародных арцелях такія гаспадаркі: бязземельныя—26 гаспадарак; якія маюць два гектары зямлі—18; якія маюць ад 2 да 5 гектараў—19; якія маюць ад 5 да 8 гектараў—12; звыш 8 гектараў—9.

У склад машынных таварыстваў уваходзіць 20 гаспадарак, якія маюць ад 5 да 8 гектараў і звыш 8 гектараў—42.

Як відаць з паказаных лічбаў, с.-г. і садава-агародныя арцелі складаюцца выключна з беднаты, а машыныны таварыствы складаюцца ў большасці з сярэднякоў.

З агульнага ліку 15 арцеляў 9 аграмадзілі ўсю сваю маёмасць: зямлю, скаціну і г. д., а астатнія яшчэ гэтага не зрабілі таму, што некаторыя з іх знаходзіцца яшчэ ў працэсе земляўпарадкаваньня.

Кулацкая частка вёскі ўсімі мерамі імкнецца затрымаць калектывізацыю вёскі і выдэе цішком сваю работу сярод адсталых колаў насельніцтва вёскі. Гэта нагляднаецца ў вёсках Заполье, Фальшы і інш.

Шмат заможных сялян вёскі Касарыўшчына імкнецца пад шыльдай налгасу атрымаць больш зямлі, земляўпарадкавацца дарэмна і скарыстаць усе льготы, якія даюцца дзяржавай. Пасля гэтага яны разлічваюць размеркаваць зямлю пасвойму.

Аднак, ня глядзячы па ўчынікі кулакоў, цяга ў калгасы з боку беднаты вялікая. Але партыйныя і камсамольскія ячэйкі ў некаторых выпадках не становіцца на чале гэтых імкненьняў бедняцкай часткі вёскі. На кожным сходзе сяляне гавораць аб аб'яднанні і палітычна слаба разьвітыя і невыстарчальна вытрыманыя таварыствы.

былі выпадкі, калі камсамольцы выступалі супроць калектыву.

У вёсцы Навікі тры кандыдаты партыі арганізавалі беднату ў калгас, а член партыі гэтай-жа вёскі, ён-жа старшыня с.-г. крэдытнага таварыства, катэгарычна адмовіўся пайсьці ў калектыву. Тое-ж самае зрабіў і сакратар камсамольскай ячэйкі.

Але ёсьць і такія прыклады, калі камуністы тав. Мацугану пайшоў у калектыву сам і павёў за сабою 7 сем'яў беднякоў.

У садава-агародныя і с.-г. арцелі ўваходзіць усяго 4 сям'і камуністых і дзьве—камсамольцаў.

Прыведзеныя прыклады яскрава сьведчаць, што кулакі на вёсцы варунацца супроць калектывізацыі. Нам трэба падкаваць сябе. У гэтым навучальным годзе ў партасьвецце, трэба больш увагі аддаць пытаньням калектывізацыі. Трэба ў парадку добраахвотнасьці паставіць перад кожным вясковым камуністым, каб ён займаўся ў с.-г. гуртках.

Работа па абслугоўваньні калектываў з боку аграмаці і крэдытных таварыстваў невыстарчальная.

Да гэтага часу ня прынята адпаведных захадаў да поўнага забясьпячэньня іх машынамі і прадукцыйнай скацінай. Бешанковіцкае крэдытнае таварыства мала зьвяртае увагі на калектывізацыю вёскі, думаючы, што гэта зусім не яго справа

Разам з гэтым нельга абмінуць таго, што палітасветная работа сярод калгаснікаў пастаўлена слаба. Хаты-чыталні павінны адчыніць пры калгасе чырвоныя куткі. Калгасныя сэкцыі павінны даслаць патрэбную літаратуру, бо сярод калгаснікаў не павінна быць нават малапісьменных, не гавораць ўжо пра пісьменных. Асабліва трэба аддаць шмат увагі рабоце сярод жанчын, бо былі выпадкі, калі з-за жонкаў калгаснікі выходзілі з калектываў.

Беспкая пастаноўка рахункаводтва * калгасах не дае яснасьці ў вучоць апаракі. Памойму, акруговая калгасная сэкцыя пры сучасным яе стане ня можа абслугоўваць калгасы. Трэба пры раёне мець інструментар-арганізатаракалектывічных гаспадарак, бо аграмаці не спраўляецца з запатрабаваньнямі насельніцтва па калектывізацыі. Сродкі на ўтрыманьне інструктароў па калектывізацыі ў раёнах павінны вышуквацца асабліва

Кепская пастаноўка рахункаводтва * калгасах не дае яснасьці ў вучоць апаракі. Памойму, акруговая калгасная сэкцыя пры сучасным яе стане ня можа абслугоўваць калгасы. Трэба пры раёне мець інструментар-арганізатаракалектывічных гаспадарак, бо аграмаці не спраўляецца з запатрабаваньнямі насельніцтва па калектывізацыі. Сродкі на ўтрыманьне інструктароў па калектывізацыі ў раёнах павінны вышуквацца асабліва

Кепская пастаноўка рахункаводтва * калгасах не дае яснасьці ў вучоць апаракі. Памойму, акруговая калгасная сэкцыя пры сучасным яе стане ня можа абслугоўваць калгасы. Трэба пры раёне мець інструментар-арганізатаракалектывічных гаспадарак, бо аграмаці не спраўляецца з запатрабаваньнямі насельніцтва па калектывізацыі. Сродкі на ўтрыманьне інструктароў па калектывізацыі ў раёнах павінны вышуквацца асабліва

Кепская пастаноўка рахункаводтва * калгасах не дае яснасьці ў вучоць апаракі. Памойму, акруговая калгасная сэкцыя пры сучасным яе стане ня можа абслугоўваць калгасы. Трэба пры раёне мець інструментар-арганізатаракалектывічных гаспадарак, бо аграмаці не спраўляецца з запатрабаваньнямі насельніцтва па калектывізацыі. Сродкі на ўтрыманьне інструктароў па калектывізацыі ў раёнах павінны вышуквацца асабліва

Працу ячэек пад самакрытыку (Гомельшчына)

Па акрузе пачаліся перавыбары партыйных арганізацый. Данае перавыбарчэе кампанія будзе праходзіць пад знакам бальшавіцкай самакрытыкі, дэталнай праверкі таго, як практычна ажыццэўляліся дырэктывы партыі, як улічваліся ў сацыялістычнае будаўніцтва масы рабочых.

Пля перавыбарчай кампаніі пабудаваны так, што ўсё пэўнае мажлівасць усебакова абгаварыць асноўныя палажэньні, якія высулуты ў лісьце ЦК КП(б)В і акругоўму.

У сыстэму перавыбару ўнесены пэлы рад новых момантаў: ня будзе сходаў партыяты для намячэньня сакратара, апарта і г. д. Сходы ячэек як справавладчыны, так і выбарчыя будуць адкрытыя, каб даць мажлівасць усю работу на толькі партыйным, але і беспартыйнай масе рабочых крытыкаваць.

У парт'ячэйках савецкіх устаноў асабліва ўвага будзе зьвернута на жорсткую барацьбу з бюракратызмам і цяганінай ва ўстановах.

Перавыбары з усёй сілай і жорсткасьцю ўдарыць па хваранітых зьявішчах, якія маюць месца сярод асобных партыйцаў. Будуць адведзены з кіраўнічай работы працаўнікі з бюракратызмымі замашкамі, якія разлажыліся і не зразумелі блгучых залах партыі, якія ня ўмеюць і нявольныя праводзіць курс на самакрытыку ўнутрыпартыйнай дэмакратыі.

Каб лепш правесці перавыбарчую кампанію, выкарыстоўваюцца ўсе мажлівасьці і сілы.

Хто вінават?

(Ячэйка, малага рамонт, Менск-пасажырскі)

Да перавыбару бюро ячэйкі КП(б)В падобілі з-капідэчка. Пытаньне ня было прапрацавана на аб'яднаным паслядзеньні бюро ячэек Зал. і МББ чыгунак. Члены партыі ня былі шырока паабодмлены аб перавыбарчым сходае. З 60 членаў ячэйкі на сход зьявілася толькі 37 чалавек. Кандыдатуры ў склад бюро лэўкіі наперад абавэраліся «актывам» у 5-6 чалавек.

Актыў на сваіх плячах пераносіў усю работу, увесь яе цяжар, а да арганізацыі новага бюро ня прыцягваліся. Галасаваньне першыя чатыры кандыдатуры ў члены бюро праводзілася без падліку галасоў. Пакідалася воляным адно месца ў бюро для прадстаўніцка ЛКСМ, якое будзе запойнена будучай ячэйкай камсамолу, без абгаварэньня на партыйнай ячэйцы. Сапраўды звыш дэмакратыя!

Рабочыя, членыў вулавога бюро, працягваюць. У члены бюро праходзіць малапісьменныя і палітычна слаба разьвітыя і невыстарчальна вытрыманыя таварыствы.

Гэтым перавыбары праходзілі пры ўдзеле прадстаўніцка Кастрычнікаўскага райкоўму партыі.

Зараз пайсьце запытаньне: хто-ж наладзіць на лэўніскім малку 300 чалавек рабочых данага прапрыетэста?

Аб некаторых труднасьцях і памылках у справе забесьпячэньня гарадоў

Адным з самых хвалюючых рачага спажыўца пытаньняў зьяўляецца пытаньне аб тым—колькі будзе загатоўлена і завезена ў Беларусь хлеба і ці хоць яго нам на бягучы гаспадарчы год.

Замінікі з хлеба, што наглядзіліся ў нас у вясеньна-летні перыяд у выніку ня досыць акуратнага завозу хлеба і невыстарчальна ўмелага яго размеркаваньня, натуральна, выклікаюць у спажыўца павышаную цікавасьць да пытаньняў хлебазабесьпячэньня.

Для ўсіх, хто досыць уважліва сочыць за газэтамі, павінна быць вядома, што валавы ўраджай на Савецкім Саюзе сёлета ня горшы леташняга. Але ў той-жа час мы маем паніжаны ўраджай на жыцце, асабліва на Украіне, адкуль звычайна завозіцца хлеб у Беларусь.

Гэтая акалічнасьць сьведчыць аб тым, што сёлета завод да нас хлеба будзе ня большы за леташні, і адбывацца ён будзе з больш адлеглых ад Беларускага раёнаў. Адгэтуль вынікаяць наступныя задатчы, што стаць перад намі:

1. Забясьпечыць сваячасова і бесьперабойнае паступленьне завознага хлеба;
2. Максимальна ўзмацніць хлебазагатоўкі і снагнаньне памольнага збору ўнутры Беларусі;
3. Акуратна, эканомна і ўмела выдаткоўваць хлеб і разьмяркоўваць яго сярод спажыўцоў.

Завоз хлеба ў гэтым годзе будзе выначача ў колькасьці звыш 12 мільёнаў пудоў, акрамя круп і іншага збожжа. Лічба зусім выстарчальная для аздавальненьня нашых патрэб, калі ўлічыць мясцовыя загатоўкі. Асноўная задача ў гэтай справе, як мы ўжо адзначылі, аводзіцца да таго, каб сваячасова і бесьперабойна яго завезці. Завоз гэты ўжо пачаўся і звыш 1.500.000 пудоў ужо завезена.

Каб у далейшым ня было перабояў, урадавымі арганіамі ўжыты цэлы рад мер, аж да пасылкі ў адгужаўчыя раёны рады адкажных працаўнікоў, якія будуць сачыць за гэтай адгужай і прысьпяшаць яе. Зараз таму няма ўжо ніякіх сумненьняў у тым што завозны хлеб да нас будзе паступаць сваячасова ў патрэбнай колькасьці.

Выключна важнае значэньне сёлета ў нас будучы мець мясцовыя загатоўкі. Мы павінны ў парадку мясцовых загатовак і збору памольнага хлеба сабраць 4 мільёны пудоў. Гэта досыць вялікая, але ў той-жа час і рэальная лічба. У гэтым пытаньні рашучае значэньне будзе адгрываць гібасць і паваротлівасьць нашых загатоўшчыкаў. Да ўзмацненьня гэтага апарату ўжыты цэлы рад мер, у тым ліку праверка і чыстка гэтага апарату і ўмацаваньне яго новымі працаўнікамі, прыцягненьне да справы загатовак сялянскага кааперацыйнага актыўна забесьпячэньне хлебных раёнаў прамагаварамі і інш. Загатоўчы апарат у гэтым годзе павінен быць пастаўлены на баявую ногу і працаваць выразна і без перабояў

Папярэднія даныя аб мясцовых загатоўках гавораць аб тым, што гэты загатоўкі праходзяць значна лепш чым летась і мясцовыя за-

да вьезду рады адкажных таварышоў на месцы.

У дадатак да завознага хлеба павінны быць забясьпечаны 4 мільёны пудоў а мясцовых загатовак, і мы маем усе падставы меркаваць, што мы іх атрымаем.

Такім чынам, гэі агульнай колькасьці хлеба, якую мы будзем мець, досыць для аздавальненьня ня толькі патрэб гарадоў, але і маючых патрэбу пластоў нашай вёскі.

З гэтага зразумела не вынікае, што мы можам на гэтым супакоіцца і выдаткоўваць хлебныя рэсурсы, якія маюцца, направа і налева. Гэтага ні ў якім выпадку не павінна быць. І таму ў выдаткаваньні хлеба павінна быць захавана максимальная эканомія і асьцярожнасьць.

Мы добра ведаем, што кулацкія і спекуляцыйкі элементы і гораду, і вёскі дасканална ўмеюць скарыстоўваць узкія нашы промахі. І калі мы будзем неасцярожна выдаткоўваць хлеб, то спекуляцыйныя элементы ня спыняцца перад тым, каб скупіваць хлебныя прадукты і павылічыць цэны на іх.

Таму выдаткаваньне хлеба на патрэбы будзе адбывацца пільнава, у тых нормах, якія патрэбны для нашага спажыўца. Адначасова мы накуль ня можам дазволіць сабе і такое раскошы, як выпечка высокагагулкавай мукі. Гэта патрабуе значна большага выдаткаваньня хлеба, чаго мы дапусьціць ня можам

Але калі мы павінны эканомна выдаткоўваць хлеб, дык тым больш увагу павінны зьвярнуць на тое, каб якасьць таго хлеба, які выпякаюць нашы кааперацыйныя хлебабавады і хлебапякарні—была-б добрай. Даваць спажыўцу дрэнны, сыры, нясмачны хлеб—гэта самы недапушчальны від неэканомнага выдаткаваньня хлеба.

Таму наша рабочая кааперацыя павінна неадкладна, у самым тэрміновым парадку ўжыць меры да таго, каб якасьць хлеба была палепшана, каб хлеб, што адпускаецца спажыўцу, быў-бы смачным і добра выпечаным.

Трэба ўжыць усе належныя меры да таго, каб хлебабавады і хлебапякарні былі-б забясьпечаны жытам, якое паступае з аднаго раёну, а тае прычыны, што гэта мае значны ўплыў на якасьць хлеба.

Трэба пры дапамозе прафсаюзаў завастрыць увагу рабочых хлебабаякараць на патрэбнасьці палепшэньня працы па выпяканьні хлеба.

Трэба, нарэшце, завастрыць на гэтым увагу майстроў, аж да ўжываньня сыстэмы штрафаў там, дзе якасьць выпечанага хлеба дрэнная, дзякуючы надбайнасьці і рагільдыястучы.

Трэба ўжыць і цэлы рад іншых мер, якія толькі будуць патрэбны для таго, каб якасьць хлеба была палепшана. Калі якасьць хлеба ўсё-ж ня будзе палепшана, дык прыдзецца азьвэрнуцца да больш моцных мер аж да бракоўкі пасобных выпечаных партый і зьнічэньня працы асоб вінаватых у дрэннай якасьці хлеба.

Апошняя заўвага. Рабочая кааперацыя павінна выліць асаблівую ўвагу і акуратнасьць у справе сваячасовай развоакі хлеба ва ўсе мага-

МАКСКАВА. Спачувана ў 10-гадзіннай абодвух т. Томскага на пасадзе старшынкі УсеПСПС. Юбілярна атрымана шмат паштовага тэлеграм з розных куткоў СССР.

ПАДРЫХОТКА ПРАЦАЎНІКОЎ ДЛЯ САЎГАСНАГА БУДУЎНІЦВА

ЦК УсеКП(б) зацьвердзіў нейтральную прыміную камісію на адбор 150-ці падрыхтоўкі працаўнікоў саўгаснага будаўніцтва. Разьверстка па арганізацыі зацьверджана ў колькасці 200 месцаў, а разьлікам на мінімум адной прымі. Для Беларусі прызначана 5 месцаў.

ВЯЛІЗАРНЫЯ ПАКЛАДЫ НАТУРАЛЬНАЙ СОДЫ

НОВА СІБІРСК, 6. У Слаўгарадзкай акрузе, у раёне Міхайлуцкіх вазёр, пад лясерам Таатар выкрыты вялізарныя паклады натуральнай соды. На прыблізных падліках, запасам соды вялізарныя ў 100 мільянаў тон. Паклады дасягаюць распрацоўку каля год і дадуць магчымасьць перакрыць патрэбнасьць Саюзу ў содзе. Да гэтага часу ў сусьветнай содавай прамісловасьці ня было вынаходу выкрыць такіх вялізарных пакладаў натуральнай соды.

ПУСК НОВАГА ЗАВОДУ

ЛЕНІНГРАД, 8. У Троцку, каля Ленінградка, пачаўся ў рух новы завод, які будзе выпускаць самалёты і прымушальныя гарэльні. На першы час завод будзе выпускаць каля 80 тысяч гарэлак і 2.000 самалётаў у месяц.

АВАРЫЯ ЧЭСКАГА САМАЛЁТУ

У Маскве атрымалі весткі, што чэхаславянскі лётчык Віхарэк, які зрабіў бесьперашадачы пералёт Прага-Омск, падарыў аварыю з прычынаў сапаваньня матору ў 15 кілоў. ад Бяхва-Дзімліянска. Пры пасадцы апарат разьбіўся, Віхарэк лёгка паранены. Асобнікім СССР тэлеграфна прапавалаў Бяхва-Дзімліянскаму Асобнікім аказалі Віхарэку неабходную дапамогу.

У ПОЛЬШЧЫ Забастоўка мэталісты

Пачалася забастоўка 400 рабочых у металічнай фабрыцы Парэмба ў Завершанскім павеце. У выхадзе, 7 кастрычніка да забастоўкі мелі далучыцца ўсе рабочыя фабрыкі ў ліку 1.500 чал.

Арышты бастуючых

У Раданску бастуюць 2.000 рабочых на фабрыках гнутае мэблі. У суботу 6-га кастрычніка 1.700 бастуючых зьявіліся перад фабрыкаю Токіа ў Ксавераве (каля Раданску), каб узгаварыць рабочых фабрыкі далучыцца да забастоўкі. Выдкінавая паліцыя разгваліла бастуючых і некалькі чалавек арыштавала.

Да ведама дэлегатаў другога ўсебеларускага зьезду калгасаў Другі ўсебеларускі зьезд калгасаў — АДЧЫНЯЕЦА СЁНЬНЯ

- у 6 гадзін вечара ў вялікай залі клубу КАРЛА МАРКСА
- Парадажа дзень:
1. Аб задачах саюзаў і наша палітыка на вёсцы.
 2. Становішча калектывных гаспадарак Беларусі і далейшым задачам.
 3. Парэспондэнцыйныя пярэдаговары плян калектывнага будаўніцтва.
 4. Арганізацыйныя пытаньні: а) прывяцьце отатуту; б) выбары кіруючых органаў.

Рэгістрацыя дэлегатаў праводзіцца з дзевяці гадзін раніцы ў памяшканьні порнай савецкай гаспадарніцы, Камсамольская вуліца № 13/15, пакоі № 31

ЦЫАНЭРАЎ

РАСТОЎ-ДОН. Працягваюцца доўгія падсуханыя на сыварэ контр-рэвалюцыйнай групы студэнтаў кубанскага с.-г. інстытуту. Усяго на лаўцы падсуханых 22 чалавекі. Сярод іх—дзеді ваюў, ганяльцоў, заможых казачкаў і былых афіцэраў. Галоўны падсуханы—Сімбэрфскі павязуў сябе на прапосе пераконаным контр-рэвалюцыянерам. Ён нісаў прадлямаў, статуты і вузлы гэтаграф. Некаторыя падсуханы абвінавачваюць зачышчальную групу ў тым, што яны ўцягнулі іх у контр-рэвалюцыйную работу вельмі асялярожка, пачынаючы з размоў аб самавуданьні і канчаточна ўцягваючы ў сыварэ раснаўспавядальнічкіх лістовак. У групу ня было ахвінакушша. Статут і праграму дзевяцінаў выпрапоўваў і зацьверджаў толькі зачышчальныя групы. Закаванчыне прапосе чалавечка аўтра.

ЗЬБІРАЙЦЕ ЖАЛЕЗНЫ ЛОМ

МАСКВА, 9. ЦК УсеЛКСМ звярнуўся да ўсіх камсамольцаў, рабочых і сялянскіх моладзі з заклікам прыняць актыўны ўдзел у кампаніі па барацьбе з металевымі ломам, за зьбіраньне чыгуначнага і жалезнага лома. ВСНГ намеріў збор 200.000 тон лома, якіх не хапае для металевай прамісловасьці. «Новыя рэйкі, новыя заводзкія карпусы,—заворымца ў адозьве ЦК,—новыя машыны і варштаты будучы адказам на вашу работу. Дружным баявым націскам дзюжмільённага камсамолу накрыве наставу металю».

ЗЕМЛЯТРАСЕНЬНІ

ВЕРХНЯ-ВУДЗІНСК. А 19-й гадзіне па мясцовым часе ў горадзе адчуваўся землятрасеньне. Быў чуцьні падземны гул. Насельніцтва гораду некаторы час правало пад адкрытым небам, баючыся паўторных штуршоў.

ГРОЗНЫ. Атрымалі весткі аб землятрасеньні ў 60 кіламетр ад Грознага, у раёне горага аула Шатой. А 9-ай гадзіне ўвечары 6-га кастрычніка пачалося хістаўне глебы, якое працягвалася некалькі секунд. Сіла землятрасеньня—3 балы.

У ПОЛЬШЧЫ Падгатоўка да польска-літоўскае канфэрэнцыі

Лістапада ў Кенігсбэрэ аднаўляецца прада польска-літоўскае канфэрэнцыі. У польскую дэлегацыю навазначаны: Залескі, Голаўко, Шумлякоўскі, Тарноўскі і Пэркоўскі. Дэлегацыя зачынае збор матэрыялаў аб польска-літоўскіх адносінах.

Процінямецкі мітынг

7-га кастрычніка ў Варшаве адбыўся мітынг, скліканы «Таварыствам абароны заходніх грасаў». Усе прамоўцы востра выступалі проціў Нямецкым і арыманьце Гітлераўскага ва яго алошніх прамовах у Верыяй Сілезіі. У сувязі з гэтым дэманстрацыйным мітынгам магчыма далейшае абвастрэнне польска-нямецкіх адносінаў.

выпадках не становяцца на чале гэтых ініквенцый бядняцкай часткі вёскі. На кожным сходзе сяляне гавораць аб калектывізацыі. Але гэтыя сходы не заўсёды наведваюць камуністы і камсамольцы. Нават

ПЛЕНУМ МАГІЛЕЎСКАГА АКРУГКОМУ КП(б)Б

29 верасьня скончыў работу чарговы пленум акругковай партыі. Ён абгаварыў наступныя пытаньні: вынікі верасьняўскага пленуму ЦК КП(б)Б і чарговыя задачы акруговай партыйнай арганізацыі на бліжэйшы перыяд, аб хлебзагатоўчай кампаніі на 28-29 год і справадачу Клімавіцкага райкому партыі.

Па дакладу сакратара акругковаму КП(б)Б тав. Грысевіча аб выніках пленуму ЦК і задачах партарганізацыі выказалася 23 чалавекі.

Галоўная ўвага пленуму накіроўвалася да стану гаспадарчага будаўніцтва. Ня глядзячы на цяжкія грашовыя ўмовы мясцовай прамісловасьці, усё-ж частка прадпрыемстваў—Магілёўская электрастанцыя, Магілёўская электрастанцыя—пераапрацоўвалі. Скончана пабудова раду новых прадпрыемстваў: солікатанья завод у Клімавічах і электрастанцыя ў Чавусах.

Пленум акругковаму на прамісловым будаўніцтве адначыў наступныя недахопы: невыкананьне дырэктываў аб сьвязчасовым пачатку будаўнічага сэзону, асобныя загані ў складаньні будаўнічых плянаў і загатоўцы належнай колькасці будаўнічага матэрыялу. Пленум даў па гэтым

пытаньні рад дырэктыву, якія палепшаць мясцовую прамісловасьць. У калектывізацыі сельскае гаспадаркі ёсьць значныя посьпехі. На 1-га кастрычніка 27 году па акрузе налічвалася с.-г. камун 10, арцеляў—57, таварыстваў—25 і машынных таварыстваў—11. А на 20-га верасьня бягучага году мы маем с.-г. камун 15, арцеляў—152, таварыстваў—52 і машынных таварыстваў—39.

Пленум магілёўскага акругковаму КП(б)Б

У спрэчках прамоўцы адначылі, што калектывізацыя праходзіць ударным парадкам. Ёсьць тэндэнцыя больш ствараць калектывы колькасна, а існуючыя калектывы ўмацаваць іх слаба. Не заўсёды ў раёнах ёсьць надлік мажлівасьцяў і ўмоў для стварэньня калектываў.

Наглядзіліся выпадкі, калі заможыныя гаспадары ў Чэрныкаўскім і Шклоўскім раёнах арганізоўваліся ў калектывы з мэтай атрыманьня розных палёгкаў.

Слабая партыйна-камсамольская праслойка ў с.-г. калектывах. Камуністы сельскія гаспадары невыстарчальна ўсьвядомлілі значэньне калектывнай гаспадаркі.

Па пытаньні самакрытыкі ў спрэчках выявілася, што самакрытыка ў

арганізацыі мае зрух, дзякуючы якому выяўлены рад злоўжываньняў з боку асобных працаўнікоў раённага савецкага апарату (Хопіцск, Краснаполье, Выхаў). Пленум канстатаваў, што пастановамі лініёўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і адозва ЦК па пытаньні разьвертаньня самакрытыкі знайшла невыстарчальны адбітак у рабоце партарганізацыі. Самакрытыка яшчэ не дайшла да шырокіх колаў работчых, асабліва ў вёсцы, у гушчы батрацтва і беднаты.

Ад рэдакцыі: Рэдакцыя просіць Кастрычнікам РК КП(б)Б наведвацца на сустрэчкі заметкі.

Пленум магілёўскага акругковаму КП(б)Б

Пленум даў дырэктывы прыцяваць да адказнасьці тых асоб, якія перашкаджаюць справе разьвертаньня самакрытыкі і больш уважліва сачыць за матэрыяламі выкрываючага характару ў друку і дакладна праводзіць па іх расьсьледаваньні.

Па пытаньні ўзросту партыйнай арганізацыі пленум адначыў слабы ўзрост арганізацыі за лік с.-г. работчых і батракоў.

З ня меншай актыўнасьцю пленум абмеркаваў і плян загатоўкаў. Па гэтым пытаньні выказалася 18 асоб. Задачай партыйнай арганізацыі зьяўляецца—стала вывучыць пастановы апошніх пленумаў ЦК КП(б)Б і акругковаму.

Е. СОСІНАЎ.

Пытаньне расьсьледаваньня па Беларускай крмінальнай справе складаньня і прабоўе вельмі многа фактывальнасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў.

Самакрытыка і работа судова-сьледчых органаў

Пытаньне расьсьледаваньня па Беларускай крмінальнай справе складаньня і прабоўе вельмі многа фактывальнасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў.

Е. СОСІНАЎ.

Пытаньне расьсьледаваньня па Беларускай крмінальнай справе складаньня і прабоўе вельмі многа фактывальнасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў.

Самакрытыка і работа судова-сьледчых органаў

Пытаньне расьсьледаваньня па Беларускай крмінальнай справе складаньня і прабоўе вельмі многа фактывальнасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў. Лік спраў, што патрамалянасьцяў.

Е. СОСІНАЎ.

Менск, Кіеў, Адэса

Лягуцэяні польска-румынскага імперыялізму

Пілуэдзі ўжо вярнуцца ў Румынію, куды ён нібы-та езьдзіў лятучыца, але, судзічы па вестках і артыкулах нямецкага друку, ён там захваў больш абвастрылася. Гэта—цяжкая незьлічымая псыхічная хвароба, вельмі папярэная сярод польскае буржуазіі. Яе асноўная адзнака—брад вялікасьці, які круціцца вакол аднае навязчывае думкі: «Польшча ад мора і да мора».

Такім спосабам француская буржуазія снадзяецца аслабіць Савецкі Саюз і аддзяліць яго ад Нямецкым моцнаў Польшчаў ў гранацах да падзелаў, а сабе загарнуць Данецкі басейн і, такім чынам, пакрыць даваенныя даўгі. Такі плян патравае для свайго ажыцьцяўленьня ваеннага паражэньня Савецкага Саюзу і Францыі сьстэматычна падарожжаў да вайны з СССР сваіх саваньці: Польшчы і Румынію.

Мусаліні—супроць надобных праектаў, бо баіцца ўмацаваньня і папярэньня францускага ўплыву на ўсходзе Эўропы.

У пачатку свайго артыкулу карэспандэнт «В. Т.» успамінае аб падарожжы ў жніўні г. г. выдмага францускага генэрала Лерона, аднаго з найбліжэйшых сяброў Фоша па Чэха-Славакіі, Польшчы, Румыніі, Югаславіі і Ваўгарыі. Гэтае падарожжа, як і рад іншых прыездаў вышэйшых ваёвокоў в францускае і польскае арміі, мела мэтай новае абмеркаваньне даўнейшых плянаў стварэньне самастойнае буржуазнае украінскае дзяржавы.

Нямецкыня за сваю нейтральнасьць і пропуск праз сваю тэрыторыю францускіх войск на данагому Польшчы атрымала-б Данцыгскі калідор. Замест яго Польшча мела-б выхад у Чорнае мора праз Адэсу і ў Балтыкае праз Літву.

Англія, па вестках карэспандэнта «В. Т.» хоць і не прыняла-б актыўнага, беспасрэднага ўдзелу ў вайне супроць СССР, але аднеслася-б да яе вельмі прыхільна, бо аслабленьне СССР ляжыць таксама ў яе інтарэсах.

У барацьбе супроць Савецкага Саюзу прынялі-б удзел, апрача Польшчы і Румыніі, яшчэ: Югаславія і Чэха-Славакія. Дзеля гэтага адведаў Бялград Лерон а югаслаўскі міністр замежных спраў Марыноўвіч выдэа перагаворы ў Парыжы, але грамадзянская думка Югаславіі наогул настроена супроць Савецкага Саюзу.

Але праз некалькі гадзін раптам прагучэў гудох цягніка. Мы ўбачылі, што прыхэаў начальнік Жлобінскага аддзяленьня Заход чыгунак з пэлыным штатам брыгады. Як мы бачым, для начальства знайшоўся і цягнік.

Але праз некалькі гадзін раптам прагучэў гудох цягніка. Мы ўбачылі, што прыхэаў начальнік Жлобінскага аддзяленьня Заход чыгунак з пэлыным штатам брыгады. Як мы бачым, для начальства знайшоўся і цягнік.

3 лістоў рабкораў

„Дарэжыміліся“

У пасёлку «Чырвоны заходнік» Белжылсаюз будзе дом для найчымкаў. Замест таго, каб паставіць вартыўніка для аховы будаўнічых матэрыялаў, ахову даручылі... чыстому полю. У выніку ноччу владзеі ўлезлі ў хлёў і пакаралі шмат каштоўнага матэрыялу. Вось вам і рэжым эканоміі!

Праверым склад вучнаў вячэрніх школ

Вячэрняя школа павышанага тыпу для дарослых з кожным годам пачынае іграць усё большую і большую ролю. Расьце цяга работчых у школу.

На гэтым далёка не заедзеш

Лесапілня «Спартак» падала станцыі Градзінка запатрабаваньне на 35 пільпаформ для адгрукі лесу. Станцыя адмовіла ў гэтым запатрабаваньні з прычыны таго, што на ветцы няма цягніка. На гэтым усё і супакоілася.

Будаўнік

Усякія скаргі і заявы работчых у Менскі акруговы аддзел асьветы не дасягаюць. Аднак для ўсіх адпалькавы: месц няма.

Для каго-ж існуюць вячэрнія работчыя школы? Трэба праверыць склад вучнаў вячэрняй школы. РАБОЧЫЯ.

Хто стварае крызісы на прадукты

У апошні час на рынках Беларусі, у прыватнасці ў Менску, мы сціскаліся в труднасыдзі на забеспячэнні насельніцтва радам неабходных прадуктаў. Не халю сала, шчыкі і масла. Няма патрэбных запасаў сыру. Нават в пукрам, ня глядзячы на выключна влікія запасы, вышні нейкі недарочнасці. Ужо падка да ўсякіх чутак мяшчанская публіка «прадракае», што хутка соль будзе выдаваць па кніжках.

У «Звяздзе» ўжо паведамлялася, што недахопы ў сыраве забеспячэння маслам, сырам, і пукрам былі ўсім не няўдалымі, што лян тлумачацца тупасцю, нераспарадчасцю в боку кіраўнікоў некаторых устаноў. Яны тлумачацца няўменнем, а часткова нежаданнем прадугледзець тое, або іншае становішча, якое павінна стварыцца на рынку.

Становішча в салам і шчыкай у апошні дні трохі паліпшаецца. Але ўсе памітаваць той крызіс на гэтых прадуктах, які стварыўся ў верасні. Ды і пачер рабочы атрымлівае толькі сала другога і трэцяга татунку. Хто ў гэтым вінаваты?

Ужо в пачатку чэрвеня паспяваў крызіс в тлумачы. Ведучы аб няспрыяльным становішчы в кармамі для жывёл у гэтым годзе, менскі ЦРК навінен быў прыняць меры для стварэння запасаў сала, умовіўшыся з арганізацыямі, якія што дастаўляюць галоўным чынам, з Веліжстандлем. Замест гэтага праўдальне ЦРК выдае аб'ектні за № 2236 ад 20 чэрвеня, які варты на сваёй недарочнасці таго, каб яго шрыфсвыі тут дапоўна.

«Усім загадчыкам крамамі, сталюккамі і загадчыку складам буфетаў. Прапануецца вам шынку, грудзінку і сала свёйнае атрымліваць выключна на нашай вытворчасці. Категарычна забараняецца атрымліваць азначаныя тавары в Белдзяржгандлю і іншых арганізацыяў. Рахункі на гэтыя тавары задыярджацца на будучы, а будучы аднесены за кошт загадчыкаў крамаў, ці сталюккаў.»

Аб забеспячэнні ўмовіцца в тав. Рэв'юікам. Член праўлення (подпіс). Ведучы загадоўкамі (подпіс). Што адбылося ў выніку гэтага «категарычнага распараджэння»? Веліжстандль абмыў буйныя запасы сала, якія ў яго меліся, дробным капэратывам, а Менск — буйнейшы спажывец — застаўся без сала. У свой час камісія на рабочым забеспячэнні была ўведзена ў абман і абвінаваціла Веліжстандль у становішчы, якое стварылася в салам. Як бачым, вінаватым у гэтым зьяўляецца менскі ЦРК, арганізацыя, якая заклікала для забеспячэння.

Чаму ЦРК байкатаваў Веліжстандль? Чаму ні была прадугледжана асабныя кан'юнктура, калі кожная хатняя гаспадыня змагла гэтую кан'юнктуру прадугледзець? Арганізацыі, якім даручана забеспячэнне рабочых, самі ствараюць крызісы на патрэбных прадуктах. Трэба папярэдыць магчымыя паўтарэння такіх зьявішч, а супроць тых, хто вінаваты ў недахопах, якія стварыліся на рынку, трэба ўжыць самыя жорсткія меры.

МЕНСК

Пасылка дэмабілізаваных чырвонаармейцаў на працу

Біржай працы сумесна з членамі гарсавету і 2 прадстаўнікамі дэмабілізаваных зроблена абследаванне ўсіх пракалектываў зор. Менску аднесена вылучэння месцаў для дэмабілізаваных. При абследаванні вывешчана, што ў пракалектывах можна паслаць на працу 30 дэмабілізаваных чырвонаармейцаў і 30 чалавек дэмабілізаванага камсклада.

Назіраюцца выпадкі, калі дэмабілізаваныя чырвонаармейцы адказваюцца ад прапановаў ім чорнай работы. Так, напрыклад, некалькі чырвонаармейцаў, накіраваных на работу ў пракалектыў шчотачнікаў, адмовіліся ад работы. Бржа працы папярэдыць, што пры паўтарэнні такіх выпадкаў дэмабілізаваныя будуць зняты в вычоту.

Дэмабілізаваныя чырвонаармейцы скардзяцца на адсутнасць справачнага стала пры біржы працы, для чаго чырвонаармейцам прыходзіцца трыціць цэлы дзень для атрымання самай маленькай даведкі. Неабходна біржы працы выдзеляць в дэмабілізаваным спецыяльнае ўпаўнаважанна для даведак і тлумачэнняў на ўсіх пытаннях дэмабілізаваным.

Новыя аўтабусныя лініі па Меншчыне

Менская паштовая кантора заказала тры спецыяльныя аўтабусы для перавозкі пошты і пасажыраў па лініі Сьмільчы-Чэрвень, Менск-Астравіцкі Гародкі і Менск-Лагойск. 3 15 кастрычніка паштовая кантора распачынае пабудову спецыяльнага гаражу для аўтамабіляў і з 1-га лістапада пачнецца нармальны аўтабусны рух па гэтых лініях, што значна патаніць паштовую выдаткі канторы і палепшыць пасажырскае рух.

Кіно-тэатр «Юны Піянер»

10 кастрычніка ў Менску адкрыліся на дзіцячы кіно-тэатр «Юны Піянер». Пры тэатры адкрыліся чытальня, а таксама будучы арганізаваны дзіцячы гульні. Пасля двух тыдняў работы тэатру будзе склікана шырокая аграда настаўніцаў, пільнапрацаўнікоў і дзяцей в патрыялі аб далейшай яго працы. Тэатр мяркуе распачынаць сваю працу в 3-х галзі, каб можна было хачь тры сваякі. Таксама арганізуюцца кіно-радыівыкі. Надзісь на кіно-фільмах будучы в зьявках новах — на беларускай і аўрэйскай.

Сымфанічныя канцэрты ў Менску

У Менск прыехаў запрошаны дырэктар БДТ дырэктар тав. Мікола Міхайлаў. Т. Міхайлаў мяркуе палепшыць склад аркестру БДТ лепшымі музычнымі сіламі зор. Менску. На працягу ліпеня сілому аркестру БДТ выканае рад сымфанічных канцэртаў. У бліжэйшым часе, у сувязі з сямінасаннем аб'явіла канцэртнага ўдзячэскага, будзе моладзжаны сымфанічны канцэрт, прысвечаны лют шэраг.

За дзень

НОВЫЯ ПЭРСОНАЛЬНЫЯ ПЭНСІІ. Наркамсавет настанавіў павялічыць персанальную пэнсію большому партызану Лікову, старому партызану работніку — Амеры і старому бальшавіку — Майкоўскаму в 50 руб. да 45 р., вядомаму народавольцу Гальперыну вызначана персанальная пэнсія ў 120 р.

— ДЫЭТЫЧНАЯ СТАЛОЎКА ў МЕНСКУ. Канчаецца рамонт менскай дыетычнай сталюкі, якая ад вондзі сваю работу ў лістападзе. Будучы выдавацца да 70 дыетычных абедоў у дзень. Інспекцыя аховы здароўя вылісала для сталюкі новыя абсталяваньне для механізацыі работы кухні.

— УКАМПЛЕКТАВАНЬНЕ ЦІП. Біржа працы прыступіла да ўкамплектавання такарнага паху курсу Цэнтр. Інстыт. Працы на 40 чалавек. На курс будучы пераважна наслалі членаў саюзу, дэмабілізаваных чырвонаармейцаў, якіх равей працавалі на п'ямо.

Прыём ваў будзе праводзіцца ў вытворчай сэкцыі да 15 кастрычніка штодзённа в 5 да 7 галзі дзя.

— НАПЛЫЎ БЕСПРАЦОЎНЫХ НА МЕНСКУЮ БІРЖУ. За апошні час наглядзецца вялікі наплыв в іншых гарадох беспрацоўных на менскую біржу працы. З гэтай прычыны менская біржа працы просіць усе прафэсійналыя і грамадскія арганізацыі растлумачыць усім беспрацоўным, каб яны не прымажжалі ў г. Менск, бо біржа працы ня будзе прымаць іх на вучот.

НОВАЯ ШКОЛА ў ЛОШЫЦЫ. У прыгараднай вёсцы Лошыца-Немаршанскае занячэвацца пабудова і абсталяваньне новай 4-гадовай школы. На яе пабудову гараветам было адпушчана некалькі тысяч рублёў. Школа адчыніцца да 11-годзья кастрычнікавай рэвалюцыі.

НОВЫЯ МУЗЫЧНЫЯ СІЛЫ ў Г. МЕНСКУ. Галоўмастацтвам прыняты рад мер да прыцягнення вядомых музычных працаўнікоў для выкладаньня ў музыкнікуме. Запрошан для работы на выкладанні гармоніі і тэорыі вядомы кампазытар — Аніцой, які зараз працуе ў Віцебску. Для работы ў музыкнікуме Белдзяржскадэсцтва запрошанацца вядомы гарманізатар народнага песень А. Турынкаў. Апрача таго вядучы перавозоры в іншым музыкімі аб п'яраводзе іх у Менскі музыкнікум.

Здарэнні

— ЗАГІНУЛІ БЯЗ УСЯКІХ ВЕСТАК. Загінулі няма-ведама куды школьнікі Б. Пашкоўскі, 14 год і Е. Сакоў, 16 год (Камсамольская вул., 40). Некалькі дзён таму назад яны пайшлі ў школу і дагэтуть не зьявіліся.

— ФУРМАН-ГРАБЕЖНІК. Крымінальны вышуа затрымаў фурмана А. Самасейка, які 3-га верасня пры ваязды в гр. Васэрманам у Новы Двор на дарозе скінуў яго з воза, забіў і абрабаваў. У Самасейка знайдзены рэчы, якія ён забраў у Васэрмана.

— Затрымаў злодзед. Учора на Трапкіўскім рынку у селяніна А. Вешчэвава было Украдзена в кішні 200 руб. Крымінальны вышуа затрымаў лугова А. Белюскага, які зрабіў готу накражу.

— Атруціўся вангаліна. Учора ў першую салеўку Фолькіну дастаўлен у ахалкі стая Ф. Камарыкаў, які атруціўся вангалінай. Дзе Камарыкаў кхніўся в 50.

Першая ў СССР літоўская школа

ШК БССР настанавіў адкрыць у наступным годзе першую ў СССР літоўскую школу сямейскай моладзі. Школа будзе на ўтрыманні Наркамсаветы, у ле мяркуецца прыняць да 40 чал.

Вылучэнне рабочых на адказную працу па загадоўках

Цэнтральнае праўленне саюзу гарбароў вылучыла 10 рабочых ад вартату на адказную працу па загадоўках сырку. Вылучаныя рабочыя будучы прызначаны на адказную працу ў якасці загадчыкаў загатпунктамі, складамі і г. д. Рабочыя будуць вылучаны з заводаў г. Менску, Віцебону, Магілёву і Гомеля.

Новы парадак пасылкі на работу

Гарсавет закончыў частковае абследаванне сэкцыі біржы працы. При абследаванні выявіўся рад няправільных пасылкаў на працу асоб, якія ня маюць у ёй асаблівых патрэб. Для таго, каб у далейшым ня было такіх выпадкаў, камісія гарсавету разбіла ўсіх беспрацоўных на 3 катэгорыі, па ступені іх матар'яльнай забяспечанасці. Для пасылкі на работу складзена спецыяльная камісія в прадстаўнікоў гарсавету, біржы працы і ЦСПСБ, якая пры пасылцы будзе ўлічваць матар'яльнае становішча кожнага беспрацоўнага.

Выгавар за нездавальняючае правядзеньне кантрактацыі

Праўленне Беларэааюзу аб'ясыціла вымову старшым праўленню Янушкаўскага с.-г. крэдытнага таварыства Т. Жардзедцаму за нездавальняючае правядзеньне кантрактацыі. Беларэааюз таксама папярэдыў усіх таварышоў аб тым, што за нездавальняючыя вынікі кантрактацыі жыта і невыкананьне плянэвага заданьня прывядзены таварыстваў будучы прыцягнуты да судовае аднавязасці.

Да ведама ўсіх членаў асацыяцыі НАП, а таксама інжынераў, тэхнікаў, гаспадарнікаў і практычных працаўнікоў у галіне рацыяналізацыі

Згодна пастановы Прэзідыуму Асацыяцыі НАП ад 29 верасня 1928 г., абвешчана перарэгістрацыя членаў Асацыяцыі НАП і шырокі прыём новых членаў.

Перарэгістрацыя і прыём новых членаў у Асацыяцыю НАП вытвараецца штодзённа ад 12 да 3 галз. дзя ў памяшканні Інстытуту Аховы Працы (на рагу вуліц Карла Маркса і Энгельса, дом № 44-23, тэл. № 1.293) у тав. Вэржбаловіча. Апошні тэрмін перарэгістрацыі 20-га кастрычніка 1928 г.

Попыт на працу

Учора на сьціпай чорнарабочых палаяна на працу 67 чорнарабочых мужчын і жанчын. Сёньня патрабуецца: 2 стэпнікі — на зямлю пярэды, 2 прыбіральшыцы, 1 ваяжальнік — 50.

4 Усебеларускі шахматна-шашачны зьезд

Шахматны чэмпіянат БССР

Першы тур ігры ў павялзлак пры вяс селсацыі:

— Гаўхбэрг выйграў у Рамавоўскага. Выйграў вельмі ўдала (гл. партыю), як гэта падкрэсьліваў і сам тав. Рамавоўскі, які в дарогі не паспеў як сьлед адпачыць...

— Другая сансацыя — Тышлер (Віцебск) в дэбюта атрымлаў лепшую партыю супроць чэмпіёна цэнтр.-чорнабелай паласам (Смадэнес). Як ні выварачываўся т. Выгодчыкаў, але пад канец прымушаны быў здаць партыю.

— Трэцяя сансацыя: Майзэль дабіўся лепшага становішча і пешкі супроць

Ld1—e1, b5—b4. 24. Lf1—f4, b1:c3 25. b2:c3, Kf6—d7. 26. e4—e5, Kd7—e5. 27. Kf3—g5, Le8—f8. 28. Fe3—f4 Cg7—h6. 29. Kd4—f5, g6:f5. 30. Фf4:f5 f7—h6. 31. e5:f6, Fe7:e1+-. 32. Kp g1—h2, Lf8—f7. 33. Kg5:f7, Kc5—e4. 34. Kf7:h6+, Kpg8—h8. 35. Фf5—e6. Чорныя вдаліся.

Напруджаная в пачатку да канца партыя вельмі добра праведзена белымі.

Турнір каманд

Полапак — «Дзімамо»: +3 в пал. — пал. і 1 ня сконч.
Полапак — камсамольская каманда: +2, —2 і 1 ня сконч.
Магілеў — «Дзімамо»: +2, —1 і 2 ня скончаны.
Камсамольская каманда супроць ра-



майстра Модэля. Пад канец Майзэль падставіў ладзядзю і здаў партыю.
— Пад выкам упартай барацьбы роўна праходзілі партыі Шукевіч—Розенталя і Сташаўскі—Гейман. Пасля 6 галзі ігры партыі адыграны.

ПАРТЫЯ

Іграня ў 1-ым туры 8-Х 1928 г.

Дэбют Рэці.
Белыя — Д. Г. Гаўхбэрг (Менск).
Чорныя — Л. А. Рамавоўскі (чэмпіён СССР, Ленінград).
1. Kg1—f3, g7—g6. 2. d2—d4, Cf8—g7. 3. e2—e4, d7—d6. 4. Cf1—c4, Kg8—f6. 5. Фd1—e2, 0—0. 6. Cc1—g5, c7—c5. 7. d4:c5, Фd8—e5+. 8. Kb1—b2, Фa8:c5. 9. 0—0, Cc8—g4. 10. Fe2 d3, Kb8—d7. 11. e2—e3, Lf8—d8. 12. Cc1—e3, Фe5—c7. 13. Ce4—b3, Kd7—c5. 14. Ce3:c5, d6:c5. 15. Фd3—e3, b7—b5. 16. h2—h3, Cg4—e8. 17. Ld1—d1, c5—c4. 18. Cb3—c2. Cc8—b7. 19. Kf3—d4, a7—a6. 20. f2—f4, e7—e5. 21. f4: e5, Fe7:e5. 22. Kd2—f3, Fe5—e7. 23.

бочай каманды: +4, —1.
Камсамольская супроць Бабруйска: +2 в пал., —1 в пал. і 1 ня скончана.
Менск выйграў і адыграную партыю ў Воршы.
Ворша — Бабруйск: +1 в пал., —2 в пал. і 1 ня сконч.
Менск — рабочая каманда: +5, —0.
Рабочая — Віцебск: +2, —2 і 1 ня скончана.
Бабруйск — Віцебск: +пал., —2 в пал і 2 ня сконч.
Наперадзе ідуць: Бабруйск: +9 в пал., —6 в пал. (4).
Менск: +8 і 7 ня скончаных.
Камсамольская каманда: +8 в пал., —3 в пал. (3).
Полапак: +8, —4 (3) і
Віцебск: +7 в пал., —2 в пал. (5)

Шашачны чэмпіянат БССР

3 прэзэдам майстраў Рамма і Гардона ігра вабяцца надвычайна інтарэс. Пасля 4-х тураў майстры маюць: І. Гардон +3 в 3, С. Гардон і Рамма па +1 в 1.

Татарскі раён разво-дзіць заразу

За тры гадзі ўжо некалькі разоў п'салася аб непакупчальным становішчы раёну татарскіх агародаў. Агароды амаль што ў цэнтры гораду, а на іх цалы год в усяго Менску вывозяць увесь бруд в сяміпцібных ям, а ночку нават выліваюць і в выграбных.
3 восні, калі ўбярдуць гародніну, дык агароды тады робяцца сапраўднымі варадкімі сямейнікам. Цэлы год існуе небяспэчнае зарадзжэнне.
1) сьвэртыўны (мужчынск. і жаночай п'яны).

Паведамленьні

— Пушкінава бібліятэка. У суботу, 13 кастрычніка, а 7 з пал. галз. увеч. адбудзецца агульны сход чытачоў цэнтральнай бібліятэкі і ле аддзяленьняў, прысвечаны юбілею Талстога. Білеты на бібліятэках.
Картлаў імя К. Маркса
— Праўленне клубу Карла Маркса наведвала, што в 9 па 16-га гэтага кастрычніка пачынаецца перарэгістрацыя старых і заіс новых асброў у наступныя мурты:
1) сьвэртыўны (мужчынск. і жаночай п'яны).

Чаму-ж у Менску дрэнны брук?

Непрадугледжанасць камгасу ў загатоўцы каменья

У зьвязку з артыкуламі ў «Звяздзе» аб дрэнным стане Менскага бруку, нашаму супрацоўніку залілі ў камгасе, што галоўныя труднасыці з рамонтам бруку і забрукаваньнем вуліц у сучасны момант заключаюцца ў адсутнасці ў Менску булыжніка каменья. Камгас тлумачыць гэта тым, што будаўнічыя арганізацыі, галоўным чынам Гандальбудтрэст, што працуюць на заданых камгасу, не загатоўдзі свалчасова каменья ў выстарчальнай колькасці.

Ці можна лічыць адказ камгасу вытворчымі і здавальняючым? Зразумела, што не. Булыжным каменнем у влізнай колькасці пераважна карыстаецца камгас, іншыя арганізацыі скарыставаюць булыжнае каменне толькі ў самай ізначнай колькасці для фундаманту і г. д. У большасці буйных гарадох СССР, нават у самоў Беларусі, камгасы звычайна

выкарыставаюць зімовы пэрыяд для загатоўкі каменья. Зараз-жа, пасля задыярджэння бюджэту, пэўныя сродкі накіроўваюцца на куплю каменья. У нас камгас гэтага не рабіў, спадзяючыся на тое, што Гандальбудтрэст здолее задавоіць яго патрэбнасці ў каменні. Аднак, трэст, з прычыны адсутнасці зваротных сродкаў, ня мог гэтага зрабіць. І апошнія пэсьці тыдніў сэзону (брукаваць можна да 7-га кастрычніка) застаюцца нескрыстанымі. Так, у выніку непрадугледжанасці камгасу менскі брук застаецца аж да самай зімы з ямамі.

У нас няма ўпаўневажы ў тым, што і ў будучым годзе становішча будзе лепшым, бо камгас яшчэ нічога не зрабіў у сэнсе скарыстаньня зімовага пэрыяду для куплі каменья для будучага сэзону.

Мэддапамогу трэба палепшыць

Работа аргану аховы адароўі павінна быць асабіста вырашанай і бесперабойнай, бо ім прыходзіцца жанасродна сутыкацца з хворымі рабочымі і селянікам.
НК РСІ някляўж працоў абследаванне аргану аховы адароўі.
Аналіз работы дагэтуль работа-спадэскай інспекцыі каменіцца рад менавіта тым, якія вядуць нават адсутнічаюць.

спрасьціць ле.
Некалькі слоў аб рацыяналізацыі работы амбулаторыі. Гэтае пытаньне даўно паспелі і патрабуе вырашэння. Бо скары на работу амбулаторыі складаецца пераважна з большасці скары на неадавальную працу нашых легальных устаноў.
Што прапануе НК РСІ ў гэтых адносінах?

...явай, бо ім прыходзіць рабыты амуляторын. Гэта не даюно пасьпела і патрабуе шраньня, бо скаргі па работу амуляторын складаюць пераважную большасьць скаргаў на неадвальную працу нашых лекавых устаноў.

Што прапагуе НК РСІ ў гэтых адносінах?

Да гэтага часу ўжываліся спецыяльныя дакуманты—страхавыя кніжкі пры атрыманьні медыцынскай дапамогі. Замест гэтага трэба ўжываць агульна-устапоўлены дакумант: разліковую кніжку, прафсаюзны білет.

Трэба наладзіць паліроўні запіс хворых па тэлефону, праз пункты першай дапамогі на прадпрыемствах і праз фабэаўкумы.

Неабходна ўвесці ў амбуляторыях шырмы, за якімі хворы маглі б разправацца і аправацца, не адбіраючы ў доктара лішні час.

Для выкліку чарговых хворых трэба наладзіць у габінэтах дактароў гукавую або сьветлавую сыгналізацыю.

Неабходна вызваліць дактароў ад вышэйшай рознага роду дакумантаў: большічных лістоў, пасьведчальнаў, даведак. Гэтым павінна займацца канцылярны амбуляторын, на аснове амбуляторыных картэк.

НК РСІ высювае таксама пытаньне аб аб'яднаньні гаспадарча-разрачунковых і большічных аптэк, аб прывільнай пабудове аптэчнай сеткі шляхам пашырэння яе ў сельскіх мясцовасьцях і фабрычных раёнах і ўзбуйненьня аптэк у горадзе, аб пашырэнні праў загадчыкаў аптэк у адносінах найму і зьваньнення рабочых і служачых і выдаткаваньня сродкаў на гаспадарчыя патрэбы.

Прапановы НК РСІ нядаўна абгаворваліся калегіяй Народнага Камісарыяту Аховы Здароўя і прызнаны мэтазгоднымі і неабходнымі.

С.

У бліжэйшы час, у сувязі з сьвяткаваньнем юбілею кампазытара Чайкоўскага, будзе наладжана сымфанічны канцэрт, прысьвечаны яго творам.

Тая Міхайлаў да прызду ў Менск працаваў некалькі сэзонаў у Харкаўскай і Кіеўскай дэлясоўных операх.

СУД

Домаўпасьніцкія камбінацыі

Да апошняга часу наглядваюцца выпадкі, калі домаўпасьніцкі шляхам розных камбінацый стараюцца высяліць «непадыходаючых» кватэрантаў. Іншы раз гэта ім і ўдасца, але калі аб такіх камбінацыйх даведнаецца пралетарскі суд, дык ён робіць аднаведныя захады. Адзін з такіх выпадкаў меў месца ў доме № 49 па Беларускай вул., дзе доўгі час займаў кватэру рабочы Лятуна.

У пачатку гэтага году домаўпасьнік Міцкевіч праз нарсуд 1-га вучастку высяліў Лятуна з кватэры, нібыта для таго, каб у ёй зрабіць рамонт.

Але як толькі кватэра Лятуна аслабанілася, Міцкевіч пасляў у ёй сваіх сясьдэр. Нікага рамонту Міцкевіч у кватэры не рабіў.

Лятуна зьявіўся ў нарсуд з просьбай высяліць сясьдэр Міцкевіча з яго кватэры і прыцягнуць самога Міцкевіча да адказнасьці за ашуканства.

Нарсуд 1-га вучастку пастамавіў высяліць сясьдэр Міцкевіча з кватэры Лятуна і ўсяліць у яе апошняга.

Справа 10 бандытаў

115-гадовы бандыт

У 1927 годзе на абшарах Брагінскага, Лоеўскага і Рэчыцкага раёнаў, Гомельскай акругі, і трох суседніх раёнаў Чарнігаўскай акругі арудавала шайка бандытаў з дзясці чалавек на чале з Крошкай Іванам, Яшчанкай Іванам і Пінчуком Іяксеем.

Бандыты грабілі працоўных сялян. Уводзілі з сялянскіх хлявоў коняў калымі дзясцікамі ў адну ноч. Прасьледваюшым іх міліцыі і сялянам гэтыя бандыты аказвалі ўзброены супраціўленьні, самі нападалі на міліцыянераў, падпальвалі дамы, у якіх начавалі міліцыянеры і г. д.

У раёнах, дзе гэта банда арудавала, бандыты мелі шмат сваякоў і знаёмых, адны з іх са страху, а другія пасваілі ашуканствам і дапамагалі: хавалі іх ад міліцыі і дастаўлялі ўсе неабходнае. Так напр., 115-гадовы дзед Віруля Каленік дастаўляў Яшчанку і яшчэ аднаму бандыту порах і пістоны, на пакупку якіх ён меў дазвол ад адпаведных органаў.

Судзіў бандытаў Гомельскі акруговы суд. Галавары банды Крошка, Яшчанка і Пінчук прыгавораны судам да вышэйшай меры сакьяльнай абароны—расстрэлу, астатнія ўдзельнікі—на розныя тэрміны пазбаўленьня волі з суровым адмежаваньнем.

Прымаючы пад увагу, што Крошка, Яшчанка і Пінчук зьяўляюцца асобамі вельмі сацыяльна небяспечнымі, што яны сыстэматычна ўцякалі з месц знявольненьня і ад канвою, што дзейнасьць іх была накіравана выключна супроць працоўных сялян, у якіх яны грабілі коняй, чым перашкаджалі развіцьцю сялянскай гаспадаркі, што ў часе грабжажоў яны былі выключна лютыя да пацярпеўшых, суд паставанавіў прасіць ЦВК аб неадпавараньні да іх Кастрычнікавае амністыі.

Вярхоўны суд прыгавар запьвердзіў і з свайго боку падтрымаў перад ЦВК хадаінічаньне акрсуду.

Асуджаныя Крошка, Яшчанка і Пінчук падалі у ЦВК прасьбу аб памілаваньні.

ЦВК прасьбу іх адхіліў. Прыгавар выкананы.

Ю.

З востры, калі ўбярэцца гародню, агароды тады прышчы сапраўднымі варадкім сьметнікам. Цялы год існуе небяспэка варады, але камтас нічога на робіць у сьпасе аздаравленьня. І дарэмна жыхары чакаюць скверу, а накуль жыцьцэ сьрод муч броду.

Гэта адно. Другое Мала-Татарская вуліца і тая вуліца, што ідзе паралельна Сьвіслачы па той бок ракі—ня маюць ніякай іншай вады, акрамя рачной, з Сьвіслачы, між тым у раку, апрачэ спускаў в вуліці, ёсьць спускі броду з 2-х дражжывых заводаў, а з востры гэтага году дадалі яшчэ пазаскальню для бруднага рызьзя з фабрыкі, што на Кальварыйскай вул.

Тры гады таму паляз па рагу Вялікай і Малай Татарскай вул. быў вадаробарым крайт, але дзяпер жыхары в'юць ваду толькі з рэчкі; некаторыя домаўпасьнікі павявалі вераваньні крыніцы, але ў іх вады яшчэ горшэ, як у раце.

Жыхары ніяк не разумеюць, чаму камтас прымушае іх піць драньну і, мабыць, варазную ваду вось ужо тры гады. Яны чакаюць цалер, пакуль ахова здароўя абудзіць камтас, а калі гэта не дапаможа, тады ўжо—адзіны шлях да РСІ.

А. О.

Радывё-перадача

Серада, 10 кастрычніка

7-00—7-25—Гутарка доктара ад ДСА—Вэнэрычныя хваробы і ці можна ад іх вылячыцца, 7-25—8-15—Беларуская радыёгазета, 8-15—8-45—Лекцыя, 8-45—9-00—Музычны ачпачынак, 9-00—9-25—Гутарка з цыцлю «Жыцьцё фабрык і заводаў». Перазаклучэньне калектыўных дагавароў, 9-25—11-30—Мастацкая перадача са стукі.

1) сьвартыны (мужчынскі і жаночай група), 2) вайсковы, 3) драматычны, 4) ІЗО, 5) струны, 6) эспэрынто і 7) шахматы-шахачы.

Перааргітрацыя і запіс вядоўніцэ штодня ў навішлармі клубу ад 12 да 3 гадз. дня і ад 6 да 9 гадз. увечары.

— Дом Асьветы. Сьбня—2 кіно-сэансы—„Старонка ілюстра“. Пачатак а 7 і 9 г. увеч.

Даводзіцца да ведама сьброў клубу, што бібліятэка дому Асьветы пачала прапавяць з 5 кастрычніка г. г. і адчынена штодзённа, акрамя наладжэскаў, ад 6—10 гадз. Адчынен запіс у гурткі:

1) Заможні новаў (апаг., кімекі і эспэрынто), 2) фото-кіно, 3) фізкультура, 4) музычны, 5) крэйбі і шмідыя (для тох. прадаўніц), 6) вайсковы, 7) пералібы, 8) харавы, 9) балетны (для дзяцей).

Запіс вядоўніцэ штодзённа ў канцылярмі дому ад 10—2 і 5—7 г. да 15 кастрычніка.

— У чацьвер, 11 кастрычніка, роўна а 7 гадз. увечары ў доме Асьветы адбудзецца сход жанчына-техпрадаўніц—сьброў саюзу пракасьветы.

Пытаньне адносна волпуку тэхпрадаўніц на сход узголілена з АІНА.

— Бюро калектыву ЛКСМБ БДУ паведамае, што вярты валу на курсы па дапрыжгоўцы у ВНУ і рабфамі сьмнен. Сьпіс вылічальных будучь вышешаным 13 кастрычніка ў Выкапбюре і клубу „КІМ“.

— Даводзіцца да ведама слухачоў вачэрняй саўнартыколы, што ваяткаў у сьсеру, 10-Х, на агульна-адукацыйных прадметах яшчэ ня будзе.

Аднасны рэдактар
Я. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

ЦЫРК **НЯБЫВАЛАЯ СЭНСАЦЫЯ**

ГАСТРОЛІ вядомага эўрапейскага ілюзіянстага

КІО загранічныя атракцыён

Выхад КІО ў 2-х аддзяленьнях.

4-я гастроль **К. ДАБЫЧЫНЯ—БАРБА З МЯДЗЬВЕДЗЕМ** і шмат іншых нумароў. Таксама ўдзельнічае Уся труп.

Перадны выхад чэмпіянату на манеж. Француска барба.—Боруцца 3 пары. Цэны месцам ад 30 кап. да 1 р. 50 к. Каса адчынена ад 11—3 і ад 5—9 г. Пачатак роўна а 8 з пал. гадз. увеч.

КІНО-ТЭАТР

„Культура“ Толькі 6 гастроў ад лепшай у СССР трупы **ЛІЛІПУТАЎ** „Маленькі камедыянт“

Вялікі ропастаный НАНЦЭРТ на экране выключна кінемат. фільм **„СЫМФОНІЯ ВЯЛІКАГА ГОРАДУ“**

Ад аўторна 9-га кастрычніка падвойная праграма: **„ФРАНЦУСКАЯ ЛЯЛКА“** драма ў 7 частках

Зьнеш праграмы **КАНЦЭРТНАЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ** Пачатак 1-га сэзонау роўна а 7 гадз.

КІНО **„ПРАЛЭТАРЫ“** **КІНО ЗАЧЫНЕНА ДЛЯ РАМОНТУ ДЗІЦЯЧАЕ КІНО**

Ад аўторна, 16 кастрычніка адчыняецца спецыяльнае

Ад аўторна, 9-га кастрычніка 2-гі тыдзень **„ДРУГОЕ ЖЫЦЦЭ“** 9 частках

Каоа адчынена ад 5 гадзін.

Зьнеш праграмы гастролі імітатара **С. М. РУСЛАН** **„ЧАЛАВЕК МАШЫНА“**

На экране выдатны амерыканскі фільм **„ЛОВЧАКІ“** кіно-раман у 7 част.

КІНО СПАРТАК

ЗЛОЧЫНЕ КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Профсаюзных бібліотек при КО ВЦСПС возобновили прием курсантов.

На курсах принимают участие: Бузиньер, Горюнов, Динамов, Кибрик, Лобов, Машниц-Веров, Невский В. А., Покровский А. А., Сеглин, проф. Фриче, Яроцкий (Ченин). Проспект и условия приема высылаются бесплатно—адрес—Москва „11“, Дворец труда. Злочные курсы библиотечкарей.

Счетоводно-бухгалтерские курсы, находящиеся в ведении округа

по переподготовке лиц счетового и контрольного аппарата.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ.

Учебный план востроен применительно к новым формам учета. Лектора—специалисты, имеющие труды по счетным дисциплинам.

Начало занятий—15 октября с. г.

Канцелярия курсов открыта ежедневно от 6—8 ч. веч. (площ. Виленского базара, 3-я школа, б. гимн. Реймана, 2-й этаж).

На 19 кастрычніка 1928 г. а 12 гадзіне ўдзень у гор. **БАРЫСАВЕ** ў памяшканьні райвыканкому прызначаны **ТАРГІ**

на здачу ў арэнду для рыбнай лоўлі на 3 гады **ВОЗЕРА ПЯЛІК**, плошчаю 687 гкт., распаложанага ў Барысаўск. і Халопеніцк. раёнах.

Калі 19-Х таргі не адбудуцца, дык на 26-Х вызначаюцца паўторныя таргі.

Аб умовах таргоў і арэнды весткі можна атрымаць у Менакрза.

ЗВ'ЯЗАН

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ

МАСТАЦКАЕ ВЬКАНАНЬНЕ РЭС-НКАУ

3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦА у галоўную кантору газэты **„ЗВ'ЯЗДА“** МЕНСК. САВЕЦКАЯ. № 63, 3-й паверх.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛЯНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЭТЫКЭТЫ, ЦЭНЬНІКІ, ВОКЛАДКІ, ВІНЭТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ і іншыя **МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ**

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Пасьведч. Фурман П. Я.; вхд. менакрсабесам. 83

Канцэрал. кніжка Мішук Г. Г., вхд. МЦРК. 84

Канцэрал. кн. Гурвіч Х. Ш., вхд. МЦРК. 85

Канцэрал. кніжка Гарбаўка І. К., вхд. МЦРК. 86

Канцэрал. кніжка Рубежыцка Л. Е., вхд. МЦРК. 87

Службоп. вайсков. кніжка Райскага И. П., вхд. Менск. ваенкаматам 88

Партблет № 0818564 Счастьнага М. Х., вхд. Менакружкомам КП(б)Б. 89

Пасьведч. Счастьнага М. Х., вхд. АДПУ на права вольнага зброі, за № 198 90

Даведка на № 1881, вхд. Ратамск. с.с. на імя Счастьнага М. Х. 91

Мэтрычл. выліс Гурскага В. Ф., вхд. Барысаўскім Заг.там. 92

Пашпарт Бондар Н. П., вхд. Заслаўск. РВК. 92

Ціленск. кніжка саюзу вархарт і зона-вая кніжка менакрстрахкасы Каліта Д. В. 94-95

Канцэрал. кніжка Варакса А. М., вхд. МЦРК. 96

Камсамольск. білет № 941 Герман Д. Я., вхд. Менакружкомам ЛКСМБ 97

Пенсіённая кніжка Канаковіча М. С., вхд. Менастрахкасай 98

Канцэрал. кніжка № 9092 Мышко С. С., вхд. МЦРК. 99

Вучэўскі білет Любчына М., вхд. праўл. зах. чыг. 100

Канцэрал. кніжка № 4138 Карвоўскага Ю. І., вхд. МЦРК. 101

Канцэрал. кніжка Яраслаўцава П. П., вхд. МЦРК. 102

Кожт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-оо гадзіны дня